


Ивановскому району - 70. Поздравляем!



Уважаемые ивановцы!

Поздравляю вас с большим событием - 70-летием образования родного района!

Каждый район - это Беларусь в миниатюре. И точно так же, как мы гордимся своей страной, мы по праву можем гордиться и нашим районом. Семь прошедших десятилетий - это значительный период. Он вместил в себя многое: и тяжелые испытания в годы войны, и героический трудовой подвиг нескольких поколений ивановцев. Сотни имен наших земляков вписаны в золотые страницы истории Отчизны.

Пусть будет так и дальше. Пусть из года в год богатеет и крепнет район, а вместе с ним и вся наша страна. От всего сердца желаю мира и счастья каждому вашему дому, каждой семье. Тепла, уюта и благополучия.

Ваш депутат Владимир ЗДАНОВИЧ.

**Поздравляю
тружеников Ивановщины с 70-летием района!**

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастливых событий, праздничного настроения, мира, добра, удачи и благополучия! Пусть каждый день приносит вам успехи и уверенность в завтрашнем дне.

Иван ПАЦОВСКИЙ, депутат областного Совета депутатов по Ивановскому избирательному округу № 31, заместитель председателя областного Совета депутатов.

**Віншуем з
узнагародай!**

Разгледзеўшы прадстаўленне гаррайвыканкамаў, упраўленняў і камітэтаў аблвыканкама, абласны выканаўчы камітэт узнагародзіў Граматамі і Письмамі падзякі за актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні рэспубліканскага і абласнога фестывалю-кірмашу «Дажынкi-2009» вялікую групу працаўнікоў вобласці.

Сярод удастоеных Письмаў падзякі - і два прадстаўнікі нашага раёна. Гэта - вадзіцель пагрузчыка ўнітарнага прадпрыемства «Іванаўская ДБПМК-30» Мікалай Мікалаевіч КАТОВІЧ і майстар УП «Іванаўская СПМК-7» Іван Леанідавіч МІСЮТА.

Уважаемые жители Брестчины!

От имени областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов примите искренние поздравления с 70-летием образования районов Брестской области!

15 января 1940 года Указом Президиума Верховного Совета БССР на территории областей бывшей Западной Беларуси были созданы новые административные единицы – районы.

За прошедшие 70 лет не единожды менялись границы территориального деления на Брестчине. Сегодня на административной карте нет Барановичской и Пинской областей, в результате укрупнения остались в истории Домачевский, Шерешевский, Антопольский, Дивинский и другие районы. Но этот день все равно остается праздничным для всей области, ведь мы осознаем своей малой родиной всю Брестчину, которая своей неповторимостью делает богаче Республику Беларусь.

Сегодня на карте области присутствуют 16 районов. Каждый по-своему своеобразен. Но для жителей Брестчины в равной степени уникальны Беловежская Пуща и заповедное Полесье, а для общей памяти одинаково священны подвиг героев Брестской крепости и трагедия Колдычевского лагеря.

Чувство малой родины и землячества жители Брестчины получили благодаря воинскому и трудовому подвигу старшего поколения, которое смогло выстоять в суровые годы военных и послевоенных проверок на прочность, сплотивших область общими испытаниями, целями и достижениями. Примите за это слова искренней благодарности, дорогие ветераны войны и труда.

Уважаемые земляки!

Сегодня Брестская область – один из наиболее развитых регионов Беларуси. Благополучие области стало возможным благодаря росту достатка ее районов, который обеспечила Государственная комплексная программа развития регионов, инициированная Главой Белорусского государства Александром Григорьевичем Лукашенко. В этом развитии была, есть или будет частичка труда каждого из живущих сегодня на Брестчине.

С юбилеем вас, дорогие земляки! Здоровья и счастья вам, гордости за нашу Брестчину!

**БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

**БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

Уважаемые жители Ивановщины!

Примите самые искренние поздравления в связи со знаменательным событием в жизни нашей общей малой родины – 70-летием Ивановского района.

70 лет – это история жизни многих поколений, большой промежуток времени, наполненный счастливыми и трагическими событиями, радостями больших и малых побед.

Биографию района создавали тысячи его тружеников – работники сельского хозяйства, промышленных предприятий, строители, врачи, учителя и многие другие, кто вносил неоценимый вклад в становление и развитие нашего общего большого дома.

Особое уважение и признательность в этот день старшему поколению, которому пришлось поднимать и восстанавливать район после Великой Отечественной войны, превратив его в один из передовых, успешно развивающихся, социально стабильных регионов с высокими показателями экономического развития, богатым интеллектуальным и кадровым потенциалом.

Мы гордимся тем, каким район стал за 70 лет. Год от года Ивановщина становится современнее, красивее и уютнее. Неузнаваемо изменился облик как города, так и сельских населенных пунктов.

По праву мы можем сказать, что наш район занимает достойные позиции в социально-экономическом развитии и в области, и в целом в Республике Беларусь.

И все это происходит благодаря усилиям людей, которые здесь живут и работают. Мы высоко ценим присущее ивановцам гостеприимство, искренность, человеческую доброту и трудолюбие.

Огромная благодарность всем, кто внес частичку своего сердца и труда в развитие нашего региона. Именно руками проживающих здесь людей создается его настоящее и будущее.

С уверенностью Ивановщина смотрит в завтрашний день, и залог этой уверенности – желание каждого из нас жить и работать во имя процветания родной земли.

Верим, что все задуманные планы и проекты, направленные на благо жителей района, будут успешно реализованы нашими совместными усилиями.

От души желаем каждому ивановцу благополучия, счастья, здоровья, мира и оптимизма, а нашему родному району – дальнейшего развития и процветания.

**РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.**

Медалі вартасці адной -

Лічбы і факты

Іванаўскі раён утвора-ны 15 студзеня 1940 года ў складзе Пінскай вобласці. Плошча 1,5 тысячы квадрат-ных кіламетраў.

xxx

З 27 чэрвеня 1941-га па 16 ліпеня 1944 года раён акупіраваны нямецка-фашысцкімі войскамі. За час акупацыі было знішчана 2157 жылых дамоў і больш за 500 сем'яў аказаліся без даху над галавой. Але да чэрвеня 1947 года 1400 з іх былі адноўлены, а 250 знаходзіліся ў стадыі будаўніцтва.

xxx

15 красавіка 1947 года жыхары вёскі Крытышын стварылі першы ў раёне калгас (Імя Сталіна). У той жа дзень рашэннем райвыканкама з падсобнай гаспадаркі калгасу былі перададзены 2 кані, 2 каровы, 2 свінаматкі, 5 авечак, 9 пчоласем'яў, малатарня і іншая рухомая і нерухомая маёмасць.

xxx

У 1949 годзе ў раёне была адноўлена даваенная сетка школ. На гэты час у раёне дзейнічалі 2 сярэднія, 21 сямігадовая і 52 пачатковыя школы, у якіх займалася 9,5 тысячы дзяцей.

xxx

1949-1950 гады сталі часам масавай калектывізацыі, у якой бачылася выратаванне занябнанай за гады вайны сельскай гаспадаркі. Калгасы былі створаны літаральна ў кожнай вёсцы, а ў Моталі, Клёнках і Стрэльна ажно па 2 гаспадаркі. Але з-за таго, што яны былі вельмі дробнымі, у хуткім часе адбылося ўзбуйненне калгасаў.

xxx

У 1949 годзе ў Іванаве ўступіў у строй галоўны корпус новай бальніцы на 25 ложкаў. У ім размясціліся хірургічнае і радзільнае аддзяленні. А неўзабаве ў бальніцы з'явіліся тры аналагічных корпусы.

xxx

У студзені 1954 года машынна-трактарны парк раёна папоўніўся навейшай сельскагаспадарчай тэхнікай. Толькі ў Іванаўскую МТС прыбылі 22 камбайны, 9 трактараў, 3 ільноцерабілкі, аўтамашына, складаная малатарня, 34 жняўкі і значная колькасць прычапнага інвентару. Многа новай тэхнікі паступіла і ў Дружылавіцкую МТС.

xxx

10 кастрычніка 1954 года на Іванаўскім стадыёне адкрылася раённая сельскагаспадарчая выстаўка. Дасягненні сельскіх працаўнікоў былі выстаўлены ў павільёнах палыводства, жывёлагадоўлі, агародніцтва, калгаснага будаўніцтва і механізацыі.

xxx

У красавіку 1955 года на аснове групінных зямель выхалена цэлая моладзі раёна: Ніна Мінюк, Аркадзь Малашчук, Вера Мартыновіч, Зіна Гарошка, Надзя Кротава, Аляксандр Райкевіч... усяго 22 чалавекі.



Пры вызваленні горада Пінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў часцямі Савецкай Арміі смерцю храбрых загінуў кулямётчык сяржант Дзедух. Яго кулямёт пры разгорнутым сцягу палка быў уручаны Міхаілу Шыла.

Міхаіл Давыдавіч нарадзіўся ў вёсцы Оўзічы. Жыццё яго не пясціла. Калі хлопцу было

Кавалер Зоркі Героя

нейкіх пятнаццаць гадоў, памёр бацька. Не паспеў, як кажуць, стаць на ногі, пачалася вайна. Стаў сувязным партызанскага атрада імя Сяргея Лазо. Пасля перайшоў у лес. Удзельнічаючы ў баявых аперацыях, зарэкамендаваў сябе адважным байцом. Ён не ведаў літасці да ворагаў, якія за адзін ранак у яго роднай вёсцы знішчылі шэсцьдзесят пяць жыхароў, расстралялі брата Дзімітрыя.

У маі 1944 года старшы сяржант Міхаіл Шыла стаў камандзірам кулямётнага разліку 347 стралковага Пінскага палка 397 дывізіі.

Цяжкія франтавыя дарогі. Беларусь, Эстонія, Латвія. Пад Рыгай варожы асколак упіўся ў галаву. Шпіталь. Затым зноў фронт. На гэты раз ужо на польскай зямлі. На грудзях Міхаіла Давыдавіча ззяюць ордэны Чырвонай Зоркі і Славы трэцяй

ступені. За плячыма дзесяткі баёў, але нямала яшчэ і наперадзе.

Усе чакалі бою, войскі рыхтаваліся да вялікай аперацыі. Рыхтаваўся і кулямётны разлік Міхаіла Давыдавіча. 13 студзеня выйшлі на перадавую.

На заходнім беразе Віслы, якую фашысты ператварылі ў абарончы рубеж, нашы падраздзяленні захапілі невялікі плацдарм, які атрымаў назву Сандамірскага. Ворагі сцягнулі вялікія сілы, каб не даць чырвонаармейцам магчымасці прасоўвацца далей наперад. Байцы рыхтаваліся да прарыву.

У чатыры гадзіны раніцы пачалася артылерыйская падрыхтоўка, якая працягвалася да васьмі. Затым у неба ўзвілася сігнальная ракета: у атаку. Але насустрач ужо рухаўся густы ланцуг фашыстаў. За ім другі, трэці...

- Падпускаць бліжэй,

эканоміць патроны, бо з дастаўкай боепрыпасаў будзе цяжка, - загадаў камандзір батальёна Герой Савецкага Саюза Арцёмёнка. - Падпускалі на дзвесце метраў і ва ўпор расстрэльвалі доўгімі трапнымі чэргамі, - успамінае Міхаіл Давыдавіч. - Варожых трупам было столькі, што становілася неяк нават жудасна. Затым пайшлі наперад.

Шэсць атак адбілі байцы. У гэтым была вялікая заслуга разліку Міхаіла Давыдавіча Шыла. Кулямёт Дзедуха папаў у надзейныя рукі. З ім новы гаспадар і закончыў вайну.

За адвагу, праяўленую на Сандамірскім плацдарме, Міхаілу Давыдавічу Шыла прысвоена высокае званне Героя Савецкага Саюза.

Пасля вайны наш слаўны зямляк жыў у Пінску, працаваў загадчыкам раённага аддзела сацыяльнага забеспячэння.

Камандзір палка

Багата выдатнымі людзьмі зямля Іванаўшчыны. І адзін з іх – кавалер вышэйшай узнагароды ўрада – Залатой Зоркі Героя – Мікалай Мікалаевіч Кольчак. У Пінскім занальным архіве захоўваюцца кароткія біяграфічныя звесткі аб яго жыцці і змаганні.

Нарадзіўся М. М. Кольчак у Іванаве, у сям'і служачых. У Чырвонай Арміі з 1919 года. Удзельнік грамадзянскай вайны, ліквідацыі Кранштадскага антысавецкага мяцяжу ў 1921 годзе. Потым некаторы час працаваў на будаўніцтве Волжаўскай ГЭС, адкуль паступіў у Ленінградскую пяхотную школу, якую закончыў у 1928 годзе.

У пачатку вайны ён быў прызначаны начальнікам снайперскай школы. З 1944 года М. М. Кольчак – на 3-м Беларускам фронце. Стралковы полк пад яго камандаваннем вызначыўся ў баях за Усходнюю Прусію: байцы вызвалілі 10 населеных пунктаў, знішчылі 11 варожых умацаванняў, 13 аўта- і бронемашын, 12 кулямётаў і больш за 500 гітлераўцаў.

За ўмелае кіраўніцтва баявымі дзеяннямі палка, за праяўленыя ў баях асабістыя мужнасць і адвагу М. М. Кольчак узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі і Вялікай Айчыннай вайны 1-ай ступені, а ў сакавіку 1945 года ён удастоены высокага звання Героя Савецкага Саюза.

Да жніўня 1946 года Мікалай Мікалаевіч служыў у Савецкай Арміі, пазней працаваў у сістэме Міністэрства вышэйшай адукацыі СССР. Памёр М. М. Кольчак у 1969 годзе.

Некаторыя дакументальныя звесткі пра Героя Савецкага Саюза М. М. Кольчака сабраны ў кнізе С. В. Дрыго «За подзвігам – подзвіг».

І. ВАСІЛЬЕЎ.



НА ЗДЫМКУ: кветкі да мемарыяльнай дошкі М. М. Кольчаку, устаноўленай на будынку райвыканкама, ад ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны.



Адзін мудры чалавек сказаў, што людзі дзеляцца на тых, хто працуе, і тых, хто ставіць сабе ў заслугу вынікі гэтай працы.

Павел Сямёнавіч Палто належыць да першай групы. Нарадзіўшыся ў простае сялянскае сям'і, ён з маленства ведаў цану нялёгка здабытага хлеба. І ўсё ж, калі пасля службы ў Арміі давялося выбіраць далейшы

Гонар Палескага краю

жыццёвы шлях, без ваганняў пайшоў у калгас. У Моталі, дзе ўмелі зарабляць добрыя грошы, займаючыся рамяством, такі крок добра спрактыкаванага ў рабоце маладога чалавека палічылі нейкім непаразуме. Ну хіба можна атрымаць задавальненне ад штодзённай, выцярпаючай жылы, работы, за лічаныя капейкі? І сапраўды, у пасляваенным 1952 годзе амаль усё палыводам калгаса "40 год Кастрычніка" даводзілася рабіць уручную. Але моцныя, спрытныя рукі юнака паспявалі ўсюды. А яго вясёлы, няўрымслівы характар, павага да старэйшых і ўменне даводзіць да лагічнага завяршэння любую, нават самую складаную, справу выйгрышна вылучалі яго сярод маладых калгаснікаў. Вось чаму, калі на праўленні гаспадаркі рашалася, каго з іх паслаць на вучобу ў Драгічынскае СПТВ-29, усе аднадушна спыніліся на кандыдатуры Паўла Палто.

Праўда, стаўшы трактарыстам-машыністам шырокага профілю, адразу ў калгас ён не вярнуўся, а да 1954 года працаваў на лесанарыхтоўках у Свядлоўскай вобласці, так як краіне, адраджаючай зруйнаваныя гарады і спаленыя вайной вёскі, патрэбен быў лес. А вярнуўшыся ў родныя мясціны, Павел Сямёнавіч зноў жа цэлых чатыры гады працуе ў Дружылавіцкай МТС, дзе, шчыруючы на землях большасці гаспадарак раёна, зарэкамендаваў сябе высокакласным спецыялістам і чалавекам слова. Не выпадкова на самыя складаныя ўчасткі, дзе, акрамя майстэрства, патрабаваліся вытрымка і ўпартасць, накіроўвалі менавіта яго.

Гэтакую ж настойлівасць праяўляў ён і ў родным калгасе, дзе чатыры гады араў, сеяў, а потым збіраў вырашчаны ўраджай. У 1962 годзе Павел Сямёнавіч узначаліў механізаванае звяно брыгады № 2, затым быў памочнікам брыгадзіра па тэхніцы, а з 1975 года – начальнікам механізаванага атрада. І ўвесь гэты час ён аддаваўся любімай рабоце, не заўважаючы асабістых праблем, заўсёды ставячы на першае месца клопаты аб калгасным полі і членах дружнага калектыву мехатрада. І падначаленыя ніколі яго не падводзілі. Зямля дзякавала Палто высокімі ўраджаямі, а тыя, хто працаваў разам з ім – сваёй вернасцю і павагай.

У акружэнні сваіх саратнікаў-хлебаробаў Павел Сямёнавіч адзначыў і самую значную ў яго жыцці падзею. За поспехі ў павелічэнні вытворчасці і нарыхтовак цукровых буракоў у 1965 годзе Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР яму было прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы.

Стаўшы добра вядомым у рэспубліцы чалавекам, а ў 1971-1975 гадах Павел Сямёнавіч быў дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР, ён заставаўся гэтакім жа простым, камунікабельным і чулым, не пакідаў без увагі ніводнай, нават самай нязначнай, просьбы. І ў той жа час быў строгім і прынцыповым кіраўніком. "Ён, як бацька. І паб'е, і пашкадуе", - гаварылі ў калгасе. Гэтакім жа людскім, сумленным, мудрым і справядлівым ён і застаецца ў памяці тых, хто яго ведаў.

В. МІШЫН.

медаль за працу і за бой



Яго тут, у вёсцы Пераруб, што прытулілася да Дняпра-Бугскага канала, ведаюць усе: і стары, і малы. І калі мы запыталіся ў двух пажылых калгаснікаў, дзе жыве Іван Андрэевіч Паліўка, яны наперабой, з якойсці гордасцю, пачалі называць прыкметы яго дома. Адзін сказаў, што хата Паліўкі накрыта белай бляхай, другі, што там, пад дахам, гняздзяцца галубы.

Мастак зямлі

А вось і сам Паліўка. Моцнага складу чалавек. Аб такіх гавораць: сажань у плячах. Блакітныя вочы. Твар адкрыты, дабрадушны. Аб сабе расказвае скупа. Дапамагае ў гутарцы галоўны інжынер будаўніча-монтажнага ўпраўлення Іван Віктаравіч Цітоў.

Ударнік камуністычнай працы. Заслужаны меліаратар рэспублікі. Сядзіць за рычагамі экскаватара 15 гадоў. На яго рахунку звыш 750 тысяч кубаметраў вынятага грунту. Хутка будзе мільянерам, - гаворыць інжынер і тут жа дадае:

Наш Паліўка – сапраўдны мастак зямлі!

Добра сказана! Калі ўдумаешся ў гэтыя словы, то ўяўляеш: па палях, быццам струны, цягнуцца каналы, а навокал – каласіцца ніва. Набягаюць хваля на хваля і, здаецца, няма ні канца, ні краю гэтаму хлебнаму мору.

Хто напісаў гэтую велічную карціну? Іван Паліўка, яго сябры-меліаратары. Яны прыйшлі калісьці на дрыгвяністае балота, дзе расла асака дзі стаялі камарыныя хмары, праклалі гэтыя каналы, узаралі палескую ціліну. Хлебарабы кінуты ў зямлю добрае сем'я. Яно дало дружныя ўсходы, раскруцілася, разраслося. І, збіраючы багатыя дары абноўленай зямлі, добрым словам успамінаюць людзі Івана Паліўку. Успамінаюць і ў далёкім ад яго дома калгасе імя Кірава, што на Піншчыне, і ў вёсках Іванаўскага і Драгічынскага раёнаў.

Сельскі хлопец, ён з маленства прывык да нялёгкай сялянскай працы. Загартоўка, атрыманая на роднай зямлі, прыгадзілася ў дні ваеннай службы. Прызвалі яго ў армію адразу ж пасля вызвалення Беларусі ад гітлераўскай захопніцкай. Дваццаці гадоў не было хлопцу, а ён ішоў з дзеючымі часцямі на Запад. Быў сапёрам. Вораг усюды, дзе толькі мог, замінаваў палі, дарогі. Знайсці міны, абясшкодзіць – вялікая рызыка. Смерць, здавалася, так і глядзіць у вочы, падпільноўвае на кожным кроку. Не-не ды і ўзарвецца міна, вырве з жыцця аднаго, другога, трэцяга байца, не даўшы яму зведзе высокага пачуцця зусім ужо блізкай перамогі. Усё гэта бачыў Іван Паліўка, усё перажываў. І калі адслужыў свой тэрмін у арміі, не шукаў лёгкіх дарог, пайшоў працаваць на

тэхучастак Дняпра-Бугскага канала.

Паступілі новыя экскаватары. А машыністаў не хапала. Паліўку прапанавалі:

- Вучыся на экскаватаршчыка.

Не прарэчыў.

У 1951 годзе ў Іванаве ствараецца машынна-мелірацыйная станцыя. Патрэбны кадры. Івана Паліўку накіроўваюць туды. З таго часу балотная ціліна стала яго другім домам. І ў снег, і ў вецер, і ў гарачыню – заўсёды ён на працоўнай вахце.

Пятнаццаць гадоў! Як гавораць, многа вады ўцякло. Да гэтага выказвання можна дадаць: уцякло вады па каналах, якія праклаў Паліўка.

Аб яго майстэрстве мы пачулі вобразныя, поўныя глыбокага сэнсу, словы:

- Працуе, як артыст: пастаў запалку, заб'е каўшом, не зломіць.

Так, прыгожы Іван Паліўка ў працы. Вось ён прыехаў на сваім "Іжы" на масіў калгаса імя Мікаяна прымаць змену. Паставіў матацыкл, а сам, правальваючыся пад кален у вязкім балоце, пайшоў да віднеючага ўдалечыні экскаватара. Уважліва, прыдзірліва аглядае машыну. Запытаўся ў Рыгора Лагодзіча:

- Ёсць заўвагі?

- Усё ў спраўнасці, - адказаў той.

Сеў за рычагі – і машына загула, затраслася. Коўш імгненна ўрэзаўся ў вадзяністы грунт, патанаючы ў ім. Яшчэ імгненне – і вадкая маса выкінулася з каўша на бераг канала.

Мы глядзелі на размеранасць рухаў экскаватаршчыка і здавалася, што па волі яго моцных рук працуе не машына, а вялікае сталёное сэрца: такія рытмічныя, такія дакладныя яго ўдары.

Мастацтва так валодаць машынай, адчуваць яе дыханне здабывалася гадамі.

Цяжкія трасы! Іх няма лёгкіх. Змагацца з прыродай, адваёўваць ад яе землі – не жарт. Тут патрэбны людзі валявыя, моцныя духам і целам, якія ўмеюць ісці наперад без хныкання. Не хныкаў жа Іван Паліўка, калі яго экскаватар ледзь было не перакінуўся ў канал. Здарылася гэта на аб'екце "Упірава-Кулякі". На два экскаватары прыйшлося 20 кіламетраў трасы, якая пачыналася ад Мотальскага возера. Раздзялілі трасу пароўну, пачалі капаць. Паліўка ўжо дайшоў да сярэдзіны, экскаватар яго аказаўся на перамычцы. Заставалася на некалькі гадзін работы – і канал быў бы злучаны. Ноччу выконваць гэтую работу, каб не пралічыцца, не хацелася. Да гэтага ж рэверс забарахліў, страля ўкружавую не рухалася.

Экіпаж пайшоў у вёску на адпачынак. І раптам – стук у акно.

- Андрэевіч, - трывожна дакладваў вартаўнік. - Вада ад возера пайшла праз перамычку. Экскаватар падмывае...

Дзе толькі падзеўся сон. Паліўка хуценька апрануўся, ужо на ходу зашпіліваў гузікі спячоўкі. Бягом ад дому да дому. Падняў усю брыгаду, раскватраваную ў вёсцы. На трасу імчаліся, быццам па баявой трывозе. А вада ўжо заліла канал, не дае падступіцца да нахіліўшайся машыны.

- Замною, рабаты, - крыкнуў Паліўка, ступаючы ледзь не па пояс у ваду.

- Заводзь экскаватар і перацягвай на бераг слані, - пачуўся чыйсьці голас.

Слані – гэта прыстасаванне з бярвенняў амаль дзесяціметровай даўжыні. На іх, як на мосце, утрымліваецца экскаватар на дрыгве. Адны слані, як правіла, пад экскаватарам, другія – у запасе, нападготове. Трэба пераехаць наперад або з'ехаць убок – перакінуць слані можна без цяжкасцей: гэта робіцца экскаватарам. А тут, як на зло, гэты рэверс.

- На сабе, рукамі будзем перацягваць слані, - у голасе Паліўкі чулася невядома на каго злосць, якаясьці горкая крыўда. - Разбярэм – і перацягнем!

Усю ноч, прамокшы да касцей, працавала брыгада на трасе. Сыра, холадна, а людзям гарача. Да крайнасці стомленыя, з абадранымі, у сіняках рукамі, яны перацягвалі на бераг бярвенні, робячы з іх мост, падкладваючы іх пад гусеніцы экскаватара.

Укладзена апошняя бярвяно. Запрацаваў матор. Машына, уздрыганушы ўсім сваім магутным целам, падмінаючы пад сябе звенні моста, павольна папаўзла на бераг...

Было і такое. Над дрыгвою – ноч. Святло фараў губляецца ў тумане, бачнасць – метры два-тры. Паліўка без стомы выкідае грунт. Быццам і няма выкінуў, час бы і прасунуцца наперад. Паглядзеў уважлівей – берагоў канала няма. "Няўжо капаў не там?" – падумаў пра сябе і тут заўважыў: берагі канала сходзяцца.

Невытрымаў. Вылез з кабіны. Заўважыў: ззаду расступалася дрыгва, экскаватар разам са сланямі і грунтам спаўзаў у канал.

- Добраяшчэ, што своечасова заўважыў, - расказваў ранкам Паліўка сябрам. - Не мінуць бы бяды.

Вось з якімі небяспекамі сустракаўся часам Паліўка, ды і яшчэ, магчыма, сустранецца. Але нідзе не пасаваў ні ён, ні яго таварышы. Ніхто не хныкае, не пасуе і цяпер. Ні яго памочнік Мікалай Самуйлік, ні зменныя машыністы Рыгор Лагодзіч і Павел Міхайлаў са сваімі калегамі Фёдарам Грынько і Паўлам Цямчыкам. Усе ў гэтай брыгадзе, як на падбор: дружныя, чулыя. Экіпаж Івана Паліўкі абавязваўся выканаць паўтара гадавога плана, выкінуць 90 тысяч кубаметраў грунту.

- Трэцяя частка ўжо ёсць, - расказвае Паліўка. - Наперадзе не адзін месяц, справімся.

Не здавацца – выдатная рыса чалавека. Не падабаецца Івану Андрэевічу, калі прыедзе навічок, папрацуе дзень-два і абураецца: хопіць, маўляў, укалваць, не па мне работа.

Так было калісьці і з Міхаілам Філіпавым. Падсобнікам быў, зачышчаў адхоны канала. Цяжка паказалася.

- Да д'ябла гэтую работу, пакіну, - гарачыўся ён.

- Ды ты, хлопец, не палюбіў, відаць, не зразумеў смаку яе. Там, дзе лёгка, усякі зможа. А тут сіла патрэбна, брат, воля. Тут пярэдні край, мірны фронт наш.

Засаромеўся Міхал.

- Ладна, Андрэевіч, - сказаў. - Я яшчэ пабуду.

І не пакінуў. Зусім інакшым стаў. Пасталеў, асцепніўся. Дзіцячая гарачнасць бясследна прапала. Знайшоў тады ў сабе сілу волі, устаў – зараз удзячны за дапамогу, парады. Чалавек выйшаў на слаўны працоўны шлях, яму падуладна такая ж магутная машына, як і ў Паліўкі.

Няўпэўненая пачынаў жыццё на балотах і Павел Міхайлаў – цяпер зменны машыніст з брыгады Паліўкі. Не раз браў яго ў "абарот". Іван Андрэевіч не раз падказваў, раіў. І радасна цяпер: Міхайлаў і сам выхаванцём стаў; калі звернецца хто – параіць, спатрэбіцца дапамога – дапаможа. І працуе, як належыць.

У апошні час у Пераруб на імя Івана Андрэевіча Паліўкі прыйшло мноства пісем і тэлеграм. Іх прыслалі таварышы і сябры, знаёмыя і незнаёмыя людзі, цэлыя калектывы. Сэнс пісем і тэлеграм адзін: віншuem, віншuem, віншuem!..

Ёсць з чым віншаваць Івана Андрэевіча. З 30 красавіка бягучага года ён – кавалер Залатоў Зоркі, Герой Сацыялістычнай Працы.

Ну, а родныя, усе тыя, хто з ім побач, павіншавалі героя асабіста. Новых працоўных перамог, шчасця, здароўя пажадалі яму і ўсе члены брыгады, шчыра, па-сяброўску траслі яму руку Міхал Філіпаў, усе тыя, каму ён дапамог пайсці правільнай дарогай.

...Пад дахам дома, у якім жыве Іван Андрэевіч Паліўка, варкуюць галубы. Пад дахам гэтага дома растуць Андрэй, Міша і Валодзя – тры сыны Івана Андрэевіча і Кацярыны Канстанцінаўны. Мірныя, слаўныя хлопцы, наша надзейная змена.

Няхай жа заўсёды спяваюць тут свае песні галубы – сімвалы міру, няхай заўсёды ў доме Паліўкі пануюць мір і слаўная праца!

У. ТУРАЎ.

«Чырвоная звязда», 1969 год.

Лічбы і факты

З 1954 па 1957 гг. у Іванаўскім раёне ўзведзена звыш 3500 жылых дамоў, 185 грамадскіх будынкаў. Асабліва шырокае жыллёвае будаўніцтва вялося ў калгасах «Чырвоная звязда», «Светлы шлях» і «Молада-ва».

xxx

У 1956 годзе, калі ў Маскве пачала працаваць Усеагульная сельскагаспадарчая выстаўка, яе ўдзельнікамі сталі 57 калгаснікаў нашага раёна. Многія з іх атрымалі ўзнагароды аргкамітэта выстаўкі.

xxx

У 1957 годзе тэрыторыя нашага раёна значна павялічылася: пасля скасавання Жабчыцкага раёна да Іванаўшчыны адышлі Бродніцкі, Вулькаўскі і Кратаўскі сельсаветы.

xxx

1 жніўня 1957 года ў вёсцы Моладава адбыўся першы раённы з'езд калгаснікаў, які падвёў вынікі работы аб'яднаных калгасаў. На ім прысутнічала 586 дэлегатаў і 145 запрошаных кіруючых работнікаў, сярод якіх быў намеснік Міністра сельскай гаспадаркі БССР В. М. Зубец.

xxx

За дасягненне высокіх паказчыкаў у 1950-1960 гадах вялікая група кіраўнікоў і радавых працаўнікоў сельскай гаспадаркі раёна былі адзначаны высокімі ўзнагародамі Радзімы. Ордэнам Леніна – чабан калгаса «Светлы шлях» Павел Аксёнавіч Жушма, брыгадзір калгаса «40 год Кастрычніка» Андрэй Фёдаравіч Ксёнда, старшыня калгаса «Маладая гвардыя» Павел Дзілавіч Кузьмянок, даярка гэтай жа гаспадаркі Ксенія Патапаўна Цыральчук. Яшчэ 20 чалавек былі ўдастоены ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга, 26 – узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны». А Павел Сямёнавіч Палто (калгас «40 год Кастрычніка») і Іван Андрэевіч Паліўка (Іванаўскае БМУ) сталі Героямі Сацыялістычнай Працы.

xxx

У снежні 1962 года Іванаўскі раён быў расфарміраваны. Большасць яго тэрыторыі адышла да Драгічынскага, а некалькі сельсаветаў – да Пінскага раёна. У студзені 1965 года Іванаўскі раён адноўлены.

xxx

У 1965-66 гадах 220 калгаснікаў пабывалі ў дамах адпачынку і санаторыях. Звыш 400 школьнікаў правялі летнія канікулы ў піянерскіх лагерах.

xxx

У 1967 годзе ў гонар паўвекавага юбілею савецкай улады быў устанавлены ордэн Кастрычніцкай Рэвалюцыі. Першымі кавалерамі гэтай высокай ўрадавай узнагароды сталі трактарысты А. У. Лагодзіч з калгаса «Маладая гвардыя», М. Ф. Клімовіч з калгаса «Кастрычнік», механік Іванаўскага БМУ М. В. Семяхін, брыгадзір калгаса «Молада-ва» В. І. Навумчык, даглядчык калгаса «Праца» М. М. Лось, брыгадзір калгаса «Чырвоная звязда» І. Ф. Кухарчук і брыгадзір калгаса «Шлях да камунізму» В. М. Грышчук.



М. Н. Парфеев



Л. И. Царук



М. К. Козак



Н. К. Карпович



В. Т. Рязанцев



В. К. Рязанцева



С. С. Хлус

Ровесники района

Моя судьба - в судьбе родной земли

На протяжении минувшего года, который стал уже историей, со страниц газеты не сходила рубрика, посвященная 70-летию образования нашего района. Накануне знаменательной даты мы нашли ровесников этого исторического события, которые тоже родились в 1940 году, и попросили их ответить на один и тот же вопрос: «Как Ваша жизнь, трудовая биография слились с судьбой родной Ивановщины?»

ПАРФЕЕВЦ Мария Николаевна:

- Моей малой родиной является деревня Трилиски. А среднюю школу мне посчастливилось окончить в райцентре, проживая у тети и дяди - Марии Степановны и Трофима Андреевича Стельмашуков. Того самого Трофима Андреевича, который является Почетным гражданином города Иванова. Безусловно, общение и атмосфера в этой прекрасной семье оставили в моей душе неизгладимый след.

В молодости мне доверили быть освобожденным секретарем комитета комсомола на Оршанском льнокомбинате, где работало около 4-х тысяч молодых людей, передавать опыт текстильного производства в солнечном Краснодаре... После окончания педагогического института возглавляла районную организацию общества «Знание», работала секретарем партийной организации ПМК-9, в отделе образования райисполкома, средней школе №3, откуда ушла на заслуженный отдых.

КАРПОВИЧ Николай Карпович:

- После службы в армии на далеком Байкале, вернувшись в родное Хомичево, встретил молодую пионервожатую и сразу понял, что это моя судьба. И не ошибся; вместе с Марией Николаевной душа в душу прожили уже 45 лет.

Моя трудовая биография связана с бывшим ПМК-9, МУОС, маслозаводом, солодовенным заводом. Везде работал, как говорят, на совесть.

Жена 25 лет учительствовала в городской гимназии, а уходя на пенсию, передавала эстафету нашей дочери Инне, которая здесь же преподает уроки обслуживающего труда. Вторая наша дочь Елена живет и работает в Москве. Кстати, учится в академии при Президенте Российской Федерации. Мы счастливые дедушка с бабушкой - у нас трое внуков. Выйдя на заслуженный отдых, проживаем в живописном уголке деревни Ляховичи, держим хозяйство, трудимся на земле, отдыхаем, радуемся жизни.

ЦАРУК Любовь Ивановна:

- Непростой оказалась моя судьба. Хотя, связывая ее с судьбой Ивановщины, есть о чем рассказать.

После окончания Бродницкой средней школы (а родилась я в соседней деревне Огово), секретарь районного комитета

комсомола уговорил меня пойти работать свинаркой. Три дня отработала я в животноводстве. А тут двоюродная сестра заходит в дом и рассказывает, что из Москвы приехала бригада строителей по прокладке высоковольтной линии и ей требуется помощь. Училась я хорошо, вот меня и взяли в подсобные работники: рулеткой измеряла расстояние от столба до столба. Так мне посчастливилось быть участником строительства первой высоковольтной ЛЭП на Ивановщине: проложили ее от бывшей МТС до Ляскович, затем через Огово, Рыловичи... дошли до деревни Крайновичи Пинского района.

После работы счетоводом в Застружском сельпо окончила Гомельскую кулинарную школу. Вернувшись в Иваново, была поваром, старшим поваром в только что открывшейся столовой, где сейчас размещается кафе «Галактика». Долгое время работала в общепите: технологом, заведующей производством, заместителем директора, а затем была заведующей производством в санатории «Алесья». Перед выходом на пенсию трудилась на «Белсоллоде». И всегда радовало то, что моя работа была нужна людям.

ХЛУС Сергей Серафимович:

- Моей малой родиной является деревня Бродница. А вот жил и работал всю жизнь в городе. По профессии я мелиоратор, десятилетиями трудился мастером, затем прорабом в Ивановском СМУ, впоследствии преобразованном в ПМК-61. Поэтому был причастен к строительству многих мелиоративных объектов на землях Ивановщины и даже в соседних Пинском и Дрогичинском районах.

Теперь искренне радуюсь, когда читаю в райгазете о высоких урожаях, которые собирают наши хлеборобы. Потому что, даже находясь на заслуженном отдыхе, понимаю, что в этих достижениях есть частичка труда и наших мелиораторов.

Кстати, последние 15 лет перед выходом на пенсию я работал в технадзоре «Главполесьевогостроя» и контролировал качество сдаваемых в эксплуатацию мелиоративных объектов.

Что же касается моей семьи, то моя жена Анна Карповна дала путевку в страну знаний многим юным горожанам, работая

в начальных классах Ивановской средней школы №2.

РЯЗАНЦЕВА Вера Кирилловна:

- Я и мой муж Владимир Тимофеевич родились в феврале 1940 года. Через два года, если даст Бог, будем праздновать золотую свадьбу.

В моей трудовой книге единственная запись, так как все 35 лет отработала поваром в ресторане железнодорожного вокзала станции «Янов-Полесский». Кстати, трудилась в паре с замечательным человеком Марией Николаевной Климович. Представьте, сколько земляков, приезжих, командировочных мы накормили вкусными обедами и напоили горячим чаем и кофе?!

А Владимир Тимофеевич свою жизнь связал со строительством. В свое время он возводил консервный и маслозавод, вторую, третью и четвертую городские, а также Ворогевичскую школы, санаторий «Алесья» и многие другие объекты. Его добросовестный труд был отмечен орденом Трудовой Славы III степени, медалью «За трудовую доблесть».

Две наших дочери также живут в Иваново, одна работает учителем в четвертой школе, вторая - предприниматель. Радуют пятеро внуков и три правнука.

КОЗАК Мария Константиновна:

- Город Иваново - это город моего детства, юности, всей моей судьбы. Практически вся трудовая биография связана с районным узлом электрической связи, а если говорить конкретнее, с телеграфом. Однажды избранному делу отдала всю свою жизнь. Особое удовольствие получала, когда соединяла для телефонного разговора моих дорогих земляков с самыми разными уголками мира, отправляла поздравительные телеграммы во все страны бывшего Союза и за границу...

Кроме того, с помощью своей матери, которая закончила восемь классов польской школы, я изучила польский язык и часто «выступала» в роли так называемого служебного переводчика.

Вспоминается интересный случай. Где-то в канун Нового года один клиент ожидал телефонного разговора с городом Темиртау Карагандинской области. Почему-то всегда с этим крупным населенным пунктом связаться было очень трудно. А тут на удивление всем за каких-то 10 минут я вышла на связь. После, наверное, очень важного для него разговора благодарный клиент угостил всю нашу смену целым ящиком конфет. Тогда это было настоящее чудо.

Считаю себя счастливой мамой и бабушкой: у меня двое детей, четверо внуков, два правнука.

По-прежнему, как в молодости, люблю свой город, район. Пользуясь возможностью, поздравляю дорогих земляков с 70-летием Ивановского района.

Крепкого здоровья всем, мира и взаимопонимания в семьях, благополучия и процветания в жизни!

Беседовала Надежда КУХАРЧУК.

Лічбы і факты

У 1966 годзе ў раёне былоасушана 12580 гектараў балот і пераўвільготненых зямель. На іх калгасы вырошчвалі высокія ўраджаі буракоў, бульбы і іншых сельскагаспадарчых культур.

xxx

У 1967 годзе ўсе вёскі раёна былі электрыфікаваны. Крыніцай электразабеспячэння раёна стала Бярозаўская ДРЭС.

xxx

У пачатку 70-ых гадоў у раёне дзейнічала 6 прамысловых прадпрыемстваў, на якіх былі заняты сотні рабочых. Іх прадукцыя была вядома далёка за межамі Іванаўшчыны. Напрыклад, завод сухога абястлушчанага малака пастаўляў свае вырабы ў Югаславію, Венгрыю, Данію і іншыя краіны.

xxx

У 1980-ыя гады аўтапарк аўтабазы №13 налічваў 79 грузавых аўтамабіляў і 40 аўтобусаў. Штогод ён перавозіць каля 8900 тысяч тон грузаў і 2,6 млн. пасажыраў. Былі адкрыты міжгароднія перавозкі пасажыраў па маршрутах Іванава-Белаазёрск, Лядавічы-Пінск, Махро-Брэст, Іванава-Любяшоў, Мінск-Іванава, Мінск-Моладава.

xxx

У 1986 годзе ў сельскай гаспадарцы раёна працавала 11700 чалавек, у тым ліку 2500 - у жывёлагадоўлі. У гэтым годзе работнікі ферм надалі па 2918 кілаграмаў малака ад каровы. Яго валавая вытворчасць складала 53,3 тысячы тон. Мясца было атрымана 13,3 тысячы тон, альбо 181,7 цэнтнера на 100 гектараў сельгасугоддзяў. Рэнтабельнасць жывёлагадоўлі дасягнула 40,9 працэнта.

xxx

У 1986 годзе будаўнічыя арганізацыі раёна: МПМК-12, ПМК-9, ДСПМК-30, СПМК-7, ПМК-61 і ГРБУ выканалі будаўніча-монтажных работ на 16 631 000 рублёў. Іх сіламі было ўзведзена міжкалгаснае прадпрыемства «Баравіца», разлічанае на ўтрыманне 54 тысяч свіней.

xxx

У 1989 годзе ў Іванаве ўступіў у строй дзеючы буйнейшы ў Еўропе соладавы завод магутнасцю 80 000 тон соладу ў год.

xxx

У 1990 годзе ансамблю народнай музыкі «Палешукі» Іванаўскага раённага Цэнтра культуры і народных традыцый прысвоена званне Народнага. З гэтага ж года мае званне «Народны» і фальклорны ансамбль Тышкавіцкага Дома культуры «Знаходка». А дама раней гэтае ганаровае званне атрымаў фальклорна-этнографічны тэатр «Мотальскія суседзі».

xxx

У 1995 годзе ў вёсцы Моталь пачаў дзейнічаць адзіны на Палессі музей народнай творчасці. У яго фондах налічваецца больш за 20 тысяч экспанатаў.

xxx

У жніўні 2006 года на лясной палянцы ля вёскі Шчакоцк быў адкрыты памяtnы знак геадэзічнай дугі Струвэ, які стаў чацвёртым аб'ектам Беларусі, уключаным рэканем ЮНЕСКА ў Спіс сусветнай спадчыны. А трыма гадамі раней у вёсцы Асаўніца адбылося ўрачыстае адкрыццё першай на тэрыторыі нашай краіны кропкі гэтага ўнікальнага геадэзічнага аб'екта.

Промышленность



В соответствии с государственной программой инновационного развития страны на 2007-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь, на солодовенном заводе осуществлен один из самых крупномасштабных проектов комплексной реконструкции и технического перевооружения единственного в стране предприятия, производящего сырье для пивоваренной промышленности. Перед коллективом была поставлена архисложная задача: в кратчайшие сроки удвоить мощности по выпуску продукции. Ведь в связи с увеличением потребления пива во всем мире солод стал весьма востребованным на рынке, а его производство – выгодным.

По мнению генерального директора ОАО «Белсолод» Николая КЕНДЫ, продукт становится рентабельным только в том случае, если работать на собственном, а не давальческом сырье. Между тем, во времена СССР завод строился как раз в расчете на переработку импортного пивоваренного ячменя, который в республике почти не выращивался.

Принцип импортозамещения

Двадцать лет назад завод работал в основном на российский рынок по давальческой схеме переработки, а белорусские пивовары при этом покупали солод за рубежом. Требовалось изменить ситуацию, ведь именно использование отечественного сырья позволяло реализовать принцип импортозамещения, преимущества которого очевидны: средства инвестируются в белорусское сельское хозяйство, излишки же готовой продукции выгодно продаются за рубеж.

Таким образом, валюта поступает в страну, а не вывозится из нее. Но потребовался не один год, чтобы создать условия, при которых отечественные сельхозпроизводители почувствовали экономическую привлекательность ячменной культуры. Конечно, сделать это было довольно сложно, ведь нужен был не просто пивоваренный ячмень, а зерно, удовлетворяющее целому набору определенных требований. Вырастить его можно только при соблюдении всех необходимых агротехнических приемов. К се-

годняшнему дню партнеры предприятия по аграрному сектору, можно смело сказать, научились выращивать ячмень достойного качества.

На первом месте качество.

И еще раз качество

Именно ячмень определяет свойства солода, поэтому и вкладываются заводом немалые средства в его выращивание, чтобы обеспечить себя добротным сырьем.

Было непросто переломить ситуацию. Пришлось вплотную заняться агрономией, найти те сорта ячменя, которые при производстве солода обладают самой высокой технологичностью. На эти цели (приобретение семян элитных чешских и немецких сортов, а также различное оборудование и необходимые удобрения) затрачены миллиарды рублей.

В свое время генеральному директору ОАО «Белсолод» Николаю Николаевичу Кенде на самом высоком уровне пришлось доказывать экономическую несостоятельность выращиваемого у нас пивоваренного ячменя белорусских сортов. Ведь расчеты показывали, что сорта западной селекции на тех же производственных площадях дают значительно большую урожайность зерна, чем отечественные. Поэтому и стали вкладывать средства в производство только того зерна, которое было необходимо, а не того, которое пытались навязать. При выращивании пивоваренного ячменя нельзя гнаться за увеличением урожайности, напомнил руководитель предприятия. Ведь ее, в основном, «нагоняют» избыточным внесением в почву азота. При этом в ячмене растет и содержание белка, а оно для производства качественного солода не должно превышать 10-12%. Когда этот показатель «зашкаливает»,

можно считать, что вся проделанная работа пошла насмарку: такое зерно можно использовать только в качестве фуража. Нелегко было найти взаимопонимание по этому вопросу со специалистами сельскохозяйственной отрасли.

Но ведь рынок сегодня на первое место ставит как раз качество, которое и определяет конечную цену выпускаемой продукции.

Экспортный потенциал растет

Первый колыхек в основание завода по производству пивоваренного солода был забит в конце семидесятых. Его строительство затянулось на целых десять лет. Это была ударная стройка всего района. И вот уже двадцать лет предприятие по праву считается градообразующим.

Сегодня от старого завода остались лишь стены. В кратчайшие сроки они были начинены самыми современными технологиями. На глобальную модернизацию предприятия израсходовано примерно 80 миллиардов рублей. Его производственные мощности удвоены, что позволит уже в этом году полностью обеспечить сырьем не только пивоваров республики, но и значительно увеличить экспортный потенциал завода. При доведении производства солода до 130 тысяч тонн в год новые технологии позволяют значительно уменьшить потребление энергоресурсов, что делает белорусский продукт более конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках. Солод пользуется повышенным спросом у пивных компаний Грузии, Армении, Узбекистана, Казахстана, России, Украины, а совсем недавно получены предложения из Польши.

Только в 2008 году ОАО «Белсолод» экспортировал до 60 процентов своей продукции в эти страны. В планах освоение рынков Европы.

- По качеству наш солод соответствует европейским стандартам. Зарубежные пивовары согласны покупать белорусский продукт, - говорит Николай Кенда. - Однако непреодолимым барьером на пути белорусского солода в западные страны стало введение Евросоюзом в прошлом году новых таможенных пошлин с целью защиты внутреннего рынка. Если бы не эта преграда, высоким качеством продукции мы давно бы проложили дорогу в Европу. Сейчас же остается уповать на изменение конъюнктуры рынка и надеяться на лучшее. А оно, по мнению руководителя, не за горами. Со временем ценовые и таможенные проблемы будут урегулированы. Белорусский солод займет достойное место в мировом производстве янтарного напитка.

«Главная скрипка»

маленького города

Сегодня город Иваново является своеобразным промышленным центром района. Здесь расположены большинство государственных и частных предприятий. Облюбовали его как брестские, так и столичные предприниматели. Однако главная скрипка принадлежит все же производителю пивоваренного сырья - ОАО «Белсолод». Это предприятие прошло путь развития и модернизации, пережило тяжелое перестроечное время, а сегодня не только уверенно стоит на ногах, но и определяет экономическое развитие всего нашего района. Оно обеспечивает около 20 процентов налоговых поступлений в районный бюджет.

Сегодня ОАО «Белсолод» и наш район в тесной не только экономической и социальной, но и в культурной увязке.

Мария ФЕДУРК.

Сельская гаспадарка

Моладаўскі прарыў

Розныя перыяды былі ў гісторыі сельгаспрадпрыемства «Моладава-Агра». Але ў адстаючых ён не быў ніколі. Не такія характары ў жыхароў гэтай вёскі, а таксама суседніх Бусы, Пясчанкі і Асаўніцы (яны аб'ядналіся ў даволі буйны калгас «Моладава»), каб пасаваць перад цяжкасцямі. Іх спрадвечная працавітасць заўжды дазваляла дабівацца высокіх паказчыкаў. Сапраўднага росквіту гаспадарка дасягнула ў 70-х, пачатку 80-х гадоў, калі яе праўленне ўзначальваў ветэран Вялікай Айчыннай вайны, кавалер многіх баявых і працоўных ордэнаў і медалёў Пётр Васільевіч Чваркоў. Яе працаўнікі вырошчвалі выдатныя ўраджаі розных культур, атрымлівалі высокія надой малака і прывагі буйной рагатай жывёлы. Год ад году прыгажэйшымі становіліся мясцовыя вёскі, а Моладава ўжо тады ператварылася ў сапраўдны аграпарок. У самым цэнтры яго ўзняліся мураванкі жылых дамоў з усімі гарадскімі выгодамі, трохпавярховай сярэдняй школы, вялікага гандлёвага цэнтры з утульным кафэ, будынка праўлення калгаса, дзе размясціліся і сельвыканкам, аддзяленні сувязі і ашчаднага банка.

Крызіс другой палавіны 80-х і 90-х гадоў, названы тады перабудовай, не абмінуў і «Моладава». За кароткі час гаспадарка з лідзіруючых пазіцый у раёне «скацілася» на самыя ніжнія радкі ў вытворчай зводцы літаральна па ўсіх эканамічных паказчыках. Вось у такім стане і прыняў яе новы старшыня С.П.Халько.

Сцяпан Пятровіч выдатна ведаў патэнцыяльныя магчымасці кааператыва і яго людзей, бо адзін час працаваў тут галоўным аграномам. Таму выйсце з эканамічнай безданы бачыў у карэннай перабудове не толькі арганізацыі ўсіх вытворчых працэсаў, але і свядомасці вяскоўцаў.

Трэба сказаць, што калектыву паверыў у імпат, рашучасць і арганізатарскія здольнасці новага кіраўніка, з упартасцю, дастойнай сапраўдных моладаўцаў, узяўся за рэалізацыю яго сапраўды грандыёзных, у многім нават амбіцыйных планаў.

Прарыву да эканамічнай стабільнасці,

да росквіту сельгаскааператыва і выхаду яго на перадавыя пазіцыі не толькі ў вобласці, але і ў краіне ў пэўнай ступені садзейнічаў пераход на новыя рэйкі гаспадарання, калі на базе калгаса «Моладава» было створана прыватнае ўнітарнае прадпрыемства «Моладава-Агра». Умела выкарыстоўваючы новыя эканамічныя рычагі, патэнцыял кадраў, якія сталі аднадушчамі кіраўніка, дырэктары ўдалося ў корані перабудоваць вытворчасць. Узведзены і эфектыўна дзейнічаючы не толькі суперсучасны малочна-таварны комплекс, але і іншыя цэхі жывёлагадоўлі. Дзякуючы ўкараненню новых навукова абгрунтаваных тэхналогій, на высокі ўзровень выйшла і паляводства. Умелае гаспадаранне дазволіла дабіцца належнай аддачы на ўсіх участках вытворчасці, дало магчымасць далей развіваць яе базу. Па выніках работ за 2008 год ПУП «Моладава-Агра» ўключана ў ганаровы рэйцінг 100 найбольш эфектыўных аграпрамысловых прадпрыемстваў рэспублікі, заняўшы ў ім ганаровае 15 месца. У сотню лепшых у краіне моладаўцы ўвайшлі і па такому ключавому паказчыку, як прыбытак ад рэалізацыі прадукцыі. За 2008 год тут атрымана яе на суму 2298 мільёнаў рублёў, а выручка ад рэалізацыі склала 10283 мільёны рублёў.

Выдатныя паказчыкі атрыманы тут і летась. Малака на перапрацоўчыя прадпрыемствы адсюль адпраўлена 7663 тоны, а надой ад каровы перавысілі 7420 кілаграмаў. Паспяхова ідуць справы і ў мясной галіне: сярэднясутачны прывагі буйной рагатай жывёлы на адкорме і дарошчванні склалі 620 грамаў. І па вытворчасці прадукцыі паляводства моладаўцы на перадавых пазіцыях. Ураджайнасць зерневых і зернебабовых культур, напрыклад, мінулым летам склала 44,1 цэнтнера з гектара. Слаўна ўраділі фуражныя культуры, што дазволіла закласці траўную кармавую базу для далейшага развіцця жывёлагадоўлі. Эканамічныя паказчыкі таксама на ўзроўні. Баланс, як кажуць, падбіваецца, але няма сумненняў, што ПУП «Моладава-Агра» свае пазіцыі ў галоўным рэйцінгу краіны захавала.

Васіль ЖУШМА.



Новый 60-квартирный жилой дом в Иваново

Строительство

фермы в СПК «Бакуново». Быстрыми темпами велась газификация жилых домов города и села. Всего же построено 17,7 километра газопроводов, в том числе 5,8 километра уличных сетей в агрогородках района. Выполнялись работы по устройству сетей водоснабжения и канализации к жилым домам на селе, а также дорог и подъездов к возводимому жилью. Кроме того, в прошлом году произведена реконструкция площади Октября, которая изменила внешний вид центра города и сделала его любимым местом малышей и их родителей, молодежи, благоустроено 11 улиц и переулков райцентра. Значительный объем работ выполнен на благоустройстве объектов агрогородка «Яч-ковичский».

Но главной задачей строителей все же было возведение жилья. И с ней они успешно справились. В 2009 году было введено в эксплуатацию 275 жилых помещений общей площадью 25 тысяч квадратных метров, что составляет 153,2 процента к уровню предшествующего года. А наиболее значительным из сданных объ-

Все остается людям

Строительная отрасль занимает одно из самых значительных мест в экономике района. И это понятно. От труда строителей зависит, в каких школах учатся наши дети, в каких больницах людям возвращают здоровье, в каких производственных помещениях трудятся наши рабочие, в каких домах живут наши люди и по каким дорогам они ходят. Другими словами, потребность в услугах представителей этой самой мирной профессии испытывает каждый. И от качества, своевременности их работы зависят экономические и социальные условия, а в конечном итоге благосостояние и настроение всех жителей Ивановщины.

Основные силы и средства строительных организаций района - ПМК-12, СПМК-7, ДСПМК-30, ДЭУ-139, КУП «Строитель» - были направлены на выполнение государственных программ в области жилищного строительства, возрождения села, развития материально-технической базы здравоохранения, газификации жилого сектора и т. д. В их рамках в прошлом году в СПК «Лясковичи-Агро» введены в эксплуатацию уникальный зерносушильный комплекс и животноводческая ферма, завершается строительство современной

ектов стал 60-квартирный дом ЖСПК-13 в г. Иваново.

Еще более напряженным для строителей будет нынешний 2010 год. Им предстоит ввести в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом ЖСПК-12, 59-квартирный жилой дом ЖСПК-14 и 40-квартирный жилой дом ЖСПК-15 (медицинский) в Иваново, а также 90 жилых домов для сельхозорганизаций. Будет начато строительство жилых домов ЖСПК-16, 17, 18 и 19 в новом микрорайоне «Восточный».

Многое предстоит сделать по обустройству агрогородков «Горбахский» и «Одрижинский», а также по приведению в порядок улиц сельских населенных пунктов, общей протяженностью 220 километров, которые переданы на обслуживание Ивановскому ДРСУ-139.

А еще запланировано строительство и реконструкция 13 молочно-товарных ферм и других объектов. И эта задача по плечу нашим строителям, о чем свидетельствует постоянно укрепляющаяся материально-техническая база строительных организаций и высокого мастерства ее инженерно-технических работников и рядовых строителей.

В. МИШИН.



Урочище «Узкий длинные» (в местном говоре первое слово произносится с ударением на первую букву «и») располагалось между речкой Самаранкой и огородами улицы Любешовской – ныне имени Ленина. Оно тянулось в восточном направлении до въезда через речку в деревню Могильно и делилось на две части сточной канавой от млечарни. Западная часть использовалась как сенокос, восточная являлась местом постоянного выпаса для домашних животных и птицы.

В годы фашистской оккупации в западной половине было оборудовано футбольное поле. Мы, подростки лет десяти от роду, часто гоняли на нем тряпичный мяч (настоящий, кожаный был большой роскошью), а во время «взрослых» матчей нам позволялось обновлять известковую линию контуров поля, подавать мячи из-за ворот.

Хорошо запомнилась одна игра. Стояло жаркое лето 1942 года. Фашисты еще были уверены в своей победе над СССР, поэтому частые развлечения являлись неотъемлемым атрибутом их повседневной жизни. Встречались в матче команды Ивановского гарнизона и одной из венгерских воинских частей. Однако случилось так, что хозяйка поля и положения проиграли мадьярам. И тогда развязалась страшная драка, в которой приняли участие не только футболисты, но и болельщики с обеих сторон. К счастью, не было при них оружия, иначе союзники перестреляли бы друг друга.

После освобождения Иваново от оккупантов, в годы хрущевских преобразований западную часть урочища распалили и начали сеять кок-сагыз. Стране нужен был исходный материал для производства ре-

зины. Не думаю, что ивановский колхоз имени Крупской, а позже «Молодая гвардия», внес существенный вклад в резиновую промышленность. Но работа по уборке корней, которая выполнялась вручную, была не из легких.

Правда, вскоре ориентация

иногородний транспорт, а представители Мостовского района даже скопировали «парафиновую» установку для собственного производства.

И все же как ни старались, большого зерна не получалось. Требовалась серьезная селекционная работа. Поэтому районное руководство взяло новый курс – кукурузу на зеленую массу. В 1961 году от здания райкома партии, где теперь находится редакция газеты «Чырвоная звезда», на всю ширину проезжей части по улице Советской трепетало на ветру красное полотнище, призывающее тружеников села к заготовке ста тысяч тонн зеленой массы кукурузы для нужд общественного поголовья. Транспарант хорошо был виден из окна каби-

Еще одно из обширных земельных угодий было по соседству с населенным пунктом – это урочище «Шнур». Свое название оно получило по причине вытянутости, располагалось вдоль всего поселения на полтора километра и шириной около 4,5 аршина. Начиналось от гребли (в будущем – улица Карла Маркса). Это была старинная дорога к поместью, в котором хозяйкой некогда была дочь берестейского магната Григория Войны. Спустя много лет земельные угодья перешли во владение пани Контковской, с именем которой дошли до наших дней.

Урочище в поперечном направлении рассекала единственная дорога на яновский погост (ныне улица Чкалова).

лаги, и их семей, выселенных в северо-казахстанские области.

Первоначально постройки перевозились на колхозный двор в том виде, в каком они были у единоличников. Позже из двух-трех начали комплектовать помещения на 20-40 постовочных мест для скота. Особое внимание уделялось строительству конюшен. Ведь в лошадях заключалась вся тягловая сила хозяйства.

С каждым днем двор расширялся, осваивал все новые площади урочища. В то время яновцы проявляли большой интерес к становлению и умножению общественного имущества. Может, еще и потому, что ежедневно здесь на глаза им попадалось то, что было нажито тяжелым крестьянским трудом в прошлые годы. Нередко хозяин нес что-либо вкусенькое «своей» лошади, ревностно следил за состоянием построек, собранных из бывших его клунь, тащил плуг, борону, иной инвентарь для ремонта в кузницу.

Помнится, брат, Константин Николаевич Березовский, мог рассказывать о родословной каждой теперь уже колхозной лошади часами. Он знал животных, как говорят, в лицо в третьем поколении, хотя сам в колхозе не работал, занимался швейным мастерством в быткомбинате. Зато местную полеводческую бригаду возглавлял его дядя Анатолий Дмитриевич Бабич. К слову, в 1966 году последний был награжден орденом «Знак почта», имел медали ВДНХ СССР, а его подвиг в Великой Отечественной войне отмечен орденом Славы третьей степени.

Сегодня уже нет урочища «Шнур». Его поглотил, как и все прочее в черте города, процесс урбанизации. На месте этих угодий выросли государственные и общественные здания, построены новые улицы из многоэтажных и индивидуальных жилых домов. За пределами городской черты нет ни полевых дорог, ни тропинок. Все запахло в единый массив. Но еще теплится слабая память в умах пожилых ивановцев о былом родной земли.

Земельные угодья местечка

поменялась, и поле стали засеивать кукурузой. Но ее зерно в нашей местности не успевало созревать. И тогда в срочном порядке по заданию первого секретаря РК КПБ М. С. Алексеева в районной «Сельхозтехнике» разработали установку по покрытию семян кукурузы тонким слоем парафина. Сам процесс с подготовкой семенного материала получил название: «кукурузу – в броню». Это позволяло высевать семена недели на две раньше обычных сроков и, соответственно, удлиняло период вегетации культуры.

Процесс получил большую огласку и принял общереспубликанские масштабы. По крайней мере, Брестскую и Гродненскую области идея поглотила всецело. В Иваново начали приезжать за семенным материалом. У ворот предприятия постоянно находился

нета первого секретаря и ежедневно, ежечасно напоминал ему о важности задачи. Путей к отступлению у пионера кукурузной кампании – колхоза «Молодая гвардия», в состав которой отдельной бригадой вошло первоначальное коллективное хозяйство имени Крупской – уже не было, и он в купе со всем районом боролся за реализацию планов. И действительно, в первые годы королева полей на данном урочище росла по два, и даже два с половиной метра высотой. Члены колхоза собирали по дворам золу, куриный помет, чтобы удобрить почву (о минеральных удобрениях в то время еще не мечтали). Однако земля постепенно оскудела, кукурузу стали утверждать на новых площадях. А внимание к урочищу поугасло. Позже на западной его части высадили парковые деревья.

А еще был болотистый объезд вокруг старинного еврейского кладбища, носивший местное название «Дорижка».

В начале двадцатого столетия урочище «Шнур» преобразилось. В 1915 году кайзеровская Германия проложила здесь узкоколейную железную дорогу, функционировавшую до Великой Отечественной войны. А в конце тридцатых годов появилась и каменная дорога в сторону Пинска. В период коллективизации на части этих угодий разместился хозяйственный двор колхоза имени Крупской. Первым его председателем в 1949 году был избран Колистрат Мозырчук.

Коллективное хозяйство начиналось с обобществления недвижимости, скота, семенного фонда членов колхоза, а также репрессированных яновцев, отправленных в сталинские гу-

Высокое звание Правосудия

Под символикой государства, со словами «Именем Республики Беларусь» в суде Ивановского района практически ежедневно оглашаются судебные постановления. История его содержит в себе различные этапы, периоды и страницы. Созданный вместе с образованием района в далеком январе 1940 года, наш суд сохраняет историческую преемственность, успешно выполняет возложенные на него задачи, надежно стоит на страже законности.

За прошедшие годы многое изменилось в судебной практике. В десятки раз увеличилось количество рассматриваемых дел. Особенно богатым на реформирование было последнее десятилетие, связанное с созданием национальной модели судебной системы суверенного белорусского государства. Своеобразным толчком к этому явился первый съезд судей Республики Беларусь, состоявшийся в декабре 1997 года. С тех пор значительно обновилась законодательная база. Неизменными остаются только принципы осуществления правосудия.

Осудить не сложно – намного сложнее установить истину. Ведь в суд идут не за утешением или

На суды Республики Беларусь возложена высокая миссия - осуществлять правосудие. Ежедневно в судах рассматриваются сотни уголовных, гражданских дел, а также дел об административных правонарушениях, определяющих судьбу многих людей.

свою справедливость по-своему.

Юбилей – это хороший повод для подведения итогов. Самое время перевести дух, оглянуться назад, оценить прошлое. И с новыми силами устремиться в будущее.

В разные годы в суде Ивановского района работали люди, избранные народом, то



есть, народные судьи. Поэтому в связи с круглой датой хочется вспомнить и высказать особую благодарность многим своим предшественникам, которые теперь находятся в отставке или поменяли место службы. Это С. А. Салей, Н. Силяева, А. И. Денисейко, Е. В. Лукьянчук, А. И. Кравчук, С. М. Филиппенко, И. И. Хитрый, Г. К. Борейко. Длительное время выполняли обязанности судебного исполнителя Н. Г. Туцкая, секретаря судебных заседаний – Н. Н. Лось. Заслуживает глубокого уважения труд теперешних их преемников – старшего судебного исполнителя В. С.

Масюк, секретаря судебных заседаний Т. Н. Марчук, которые отдали судебной системе более 25-ти лет.

В 2009 году при двухсоставном штате (председатель суда и судья) судом Ивановского района рассмотрены 214 уголовных, 843 гражданских дела, 1966 дел об административных правонарушениях, 19 прочих материалов, окончены 4184 исполнительных производства на сумму 1065681000 рублей. Назначены наказания по уголовным делам: в виде общественных работ – 6; штрафа – 32; ареста – 22; в виде ограничения свободы – 75 и лишения свободы – 28. Из рассмотренных гражданских дел: 274 – приказного производства; 125 – брачно-семейных; 103 – простых; 279 – менее сложных; 53 – сложных; 9 – высшей категории

сложности. По административным правонарушениям: 837 – мелкое хулиганство; 335 – распитие спиртных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде; 94 – мелкое хищение; 55 – неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника милиции; 196 – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 64 – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим права управления. Наложено 444 административных взыскания в виде ареста, 1394 – в виде штрафа, вынесено 135 дополнительных взысканий в виде лишения права управления транспортным средством и 22 – в виде конфискации предмета. Всего же общая сумма штрафов по делам об административных правонарушениях достигла 519631000 рублей, из которых по состоянию на 29 декабря 2009 года взыскано 414885000 рублей.

Кроме того, в целях профилактической работы и для недопущения в дальнейшем выявленных нарушений закона суд Ивановского района в прошлом году вынес 19 частных постановлений по уголовным делам, 7 частных определений по гражданским и 8 – по делам об административных правонарушениях. В выездном судебном заседании рассмотрены одно уголовное и шесть гражданских дел.

Наши сотрудники более тридцати раз выступали с лекциями перед населением, а также с публикациями в средствах массовой информации. На личном приеме у судей по разным вопросам побывали 224 человека.

В завершение с уверенностью отмечу, что одну из основных задач современности – государство для народа – суд Ивановского района достойно реализует на практике. Желаю своим коллегам, ветеранам судебной системы, а также всем жителям Ивановщины крепкого здоровья, благополучия, уверенности и оптимизма в новом году.

Николай СТАСЕВИЧ,
председатель суда
Ивановского района.



Наша гордосьць



В последнее время фамилия Кузьняк в спортивных кругах Ивановщины стала едва ли не нарицательной. Дело в том, что сестрички-школьницы Марина и Таня из деревни Мохро произвели настоящий

Мастер спорта - Марина Кузьняк!

фурор в одной из самых непростых дисциплин легкой атлетики – спортивной ходьбе. Защищая честь родной деревни и школы, они с неизменным успехом принимают участие в областных, республиканских и даже международных соревнованиях. Причем, на всех турнирах равных им в соответствующих возрастных группах практически нет. В родное Мохро они привозят медали исключительно высшего достоинства.

– Правда, в деревне сестрички бывают теперь только наездами, – рассказывал как-то в беседе с корреспондентом их первый тренер Вячеслав Мефодьевич Котович. – Сначала учиться и тренироваться в Брестской областной школе олимпийского резерва была приглашена Марина. Следом в Брест уехала и Таня. Теперь их тренирует известный специалист в области спортивной ходьбы Александр Федорович Тарасевич.

Известное дело, с переездом в Брест у юных спортсменок значительно изменились условия для тренировок, их стало легче совмещать с занятиями по обще-

образовательным учебным дисциплинам. Новые возможности появились здесь и для выезда на любые соревнования, что положительно отражается на повышении спортивного мастерства. Кажется, совсем недавно Марина стала кандидатом в мастера спорта, а уже пришло время поздравлять ее и с мастерским званием. Присвоено оно Кузьняк-старшей приказом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 19 ноября прошлого года после победного старта девушки на чемпионате страны.

Поздравляя Марину с такой высокой оценкой ее достижений, сообщаем читателям и о том, что она включена основным кандидатом в сборную команду Беларуси по спортивной ходьбе.

Успешно идет по ее стопам и сестра Таня. Несмотря на то, что она на два года моложе, в ее активе уже есть результаты, превышающие норматив первого спортивного разряда.

Василий ЖУШМА.

НА СНИМКЕ: мастер спорта Республики Беларусь Марина Кузьняк.

Анатоль КРЭЙДЗІЧ



Фотарэпрадукцыя карціны
«Узімку» Я. Рамановіча

Богаў сон

**Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра
вядомага беларускага
мастака Янку Рамановіча**

**Працяг. Пачатак у №№ 67, 69, 71,
73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,
95, 97, 99, 101, 103 за 2009,
№2 за 2010.**

Часта прыходзіў Народны мастак СССР, акадэмік Міхась Савіцкі. Ён не выкладаў дысцыпліны, не чытаў лекцыі, але яго мудрыя, тонкія, трапныя падказкі, якія ніколі не былі навязлівымі, часам каштавалі болей, чым дзесятак шматгадзінных лекцый. Чалавек, які прайшоў праз фашысцкія канцлагеры, пакутнік і руплівец, які ўсё жыццё аддаваў служыў Радзіме і мастацтву, уганараваны як мала хто з калег, – жывая легенда для маладых мастакоў. Яго слова – важнае, з магучым зарадам жыццёвага і мастацкага досведу – класяў у падмурак вопыту і майстэрства трывала, на век.

Прагледзеўшы Янкавы палотны, патрыярх беларускага жывапісу запрасіў яго на апошнім курсе Акадэміі да сабе ў творчую майстэрню, а яна была – толькі для абраных. Накшталт аспірантуры. І яны працавалі ў сумежных пакоях, праз сцяну, ухвіліны адпачынку пілі каву, гаманілі пра жыццё-быццё, пра мастакоў, пра мадэрн і традыцыю ў мастацтве. Чаго Савіцкі не прымаў у творчасці, дык гэта мадэрну ў любых яго праявах. Рэалізм і толькі рэалізм, а ўсё астатняе ад нячысціка – паўтараў бясконца і нястомна. «Што ж, і ў вялікіх ёсць слабыя бакі, – падумаў, здзіўлены, сам сабе, але з вялікай павагі да майстра ні з кім гэтаю сваёю думкаю не дзяліўся. Адно кожны раз, пачуўшы ад настаўніка зняважлівы выпадак на адрас мадэрну і яго носьбітаў, дзіваваўся: – Як жа такое можа быць, што ён, Янка, зусім юны, разумее важнасць пошуку (а гэта ж той самы мадэрнізм) у мастацтве, а вось уганараваны ўсімі магчымымі званнямі пашанотнага ўзросту акадэмік не разумее. І нічога, калі б размова ішла пра «Чорны квадрат» Малевіча. Тут і Янка разумее, што гэта хітрыя штукарствы спекулянтаў ад мастацтва (трэба ж, падвялі пад той «квадрат» тэарэтычную базу, маўляў, у выяўленчым мастацтве ўжо ўсё сказана, усё выяўлена, і Малевіч сваім «шэдэўрам» паставіў тлустую квадратную кропку, і ўсё, што паяўляецца пасля яе – толькі перапеты з ужо створанага, з некалі ўжо адкрытага; на роўным месцы намалёвалі патарчаку, і хоць насамрэч яе няма, ды ўсе аб яе спатыкаюцца). Але ж калі элементы рэалістычнага падаюцца ў аўтарскай мастацкай інтэрпрэтацыі ды аздоблены адмысловаю мадэрновай знаходкаю, якая арганічна дапаўняе замысел – гэта ж здорава, гэта і ёсць развіццё, якое перакрэслівае сабою ўсе тыя квадраты-кропкі-патарчакі. Хіба Шчамялёў, Марачкін, Вашчанка, Селяшчук, Тоўсцік ды іншыя глыбока нацыянальныя мастакі чыстыя рэалісты? Ні ў якім разе. Ды і самі Вы, Міхась Андрэевіч, на палатне не заўсёды выяўляецеся рэалістам. Так што...

А апошнім часам на палотнах настаўніка з'явіўся Сталін. «Настальгія», – тлумачыў здзіўленаму выхаванцу. І ў той жа час з-пад пэндзля выходзілі хрысціянскія, рэлігійныя матывы. Спраўды, дзівосныя справы твае, Госпадзе.

Янка тым часам эксперыментаваў, і ўсё часцей яго палотны кызалілі эстэтычныя прыхільнасці настаўніка новымі і новымі «ізмамі», які ён іх грэбліва называў. Ды патрыярх так і не дазволіў сабе ні словам, ні позіркамі выказаць непрыязнасць да тых практыкаванняў-эксперыментаў. Ці то з павагі да таленту маладога мастака, ці таі, не высмактаны з пальца, а псіхалагічна і філасофска апраўданы, заглыблены, вывераны, мадэрн яго задавальняў?

Як бы там ні было, працаваў тут узрушана, многа, і праца гэтая прыносіла асобую асалоду. Тут і дыпломную сваю работу напісаў, якая атрымала найвышэйшы адзнакі камісіі і якую доўга і на ўсе лады расхвальвалі выкладчыкі Акадэміі.

(Працяг будзе)

А жывеца тут... смачна



Выходзім будучыню

Бадай, уся сучасная інфраструктура Адрыжына сканцэнтравана ў цэнтры вёскі. Лепшая ў раёне сельская школа і на супраць – урачэбная амбулаторыя. Крыху воддаль – гандлёвы цэнтр, Дом культуры, будынак фізкультурна-аздараўленчага комплексу. А між імі ўтульна размясціўся двухпавярховік мясцовага дзіцячага садка.

Праўда, апошнім часам колькасць яго самых галоўных гаспадароў значна паменшала. Памятаецца, у першыя гады дзейнасці гэтай дзіцячай дашкольнай установы яе гасцінныя, з густам аформленыя і абсталяваныя ўсім неабходным пакоі прымалі да сотні маленькіх выхаванцаў. Цяпер жа тут сфарміраваны толькі дзве групы: старэйшая, у якой даглядаюцца чатырнаццаць дзетак (восем хлопчыкаў і шэсць дзяўчынак), і рознаўзростава – з пятнаццаці падапечных. І прычына не ў падзенні папулярнасці ці прэстыжу гэтай установы сярод мясцовага насельніцтва. Сказваюцца, відаць, наступствы адтоку моладзі ў горад, ды і недахоп на сяле прэстыжных прафесій для маладых мам. І ўсё ж памяшканні не пустыюць.

– Для нашых дзетак створаны самыя спрыяльныя ўмовы, – сказала падчас сустрэчы выхавальніца садка з дванаццацігадовым стажам работы Святлана Андрэеўна Марчык. – Ёсць дастатковы набор цацак, развіваючых гульні. Дзеці ахвотна малююць, лепяць фігуркі з пластыліна, любяць слухаць павучальныя казкі і апавяданні, любяць прагуляць на свежым паветры. Справа ў тым, што мы даглядаем не толькі адрыжынцаў. Садок таксама наведваюць дашкольнікі з Ападышча, Смольнікаў, Залядынна, Віўнева, Баландзіч. Падвозіць іх сюды з навакольных вёсак і дастаўляе дадому школьны аўтобус. Так што і гэтая праблема становіцца вырашана...

А на другім паверсе будынка прасторна размясціліся семнаццаць навучэнцаў першага класа мясцовай агульнаадукацыйнай школы. Сапраўднымі вучнямі гэтых маленькіх вясцоўцаў яшчэ і назваць цяжкавата, але яны ўжо і не «дашкаляты». Бо сядзяць за невялічкімі (па росту) партамі, бо на ўроках вучацца чытаць і пісаць. Аднак... пад час перапынкаў, нібы шчабетуны-птушаняты, даверліва абступаюць і абнімаюць сваю любімую настаўніцу, а ў суседнім (з класным) пакоі размясціліся шэрагі акуратна засцеленых ложкаў для іх дзённага сну.

На першае ж пытанне карэспандэнта «Як вам тут жывецца?» гэтая вясёлая кампанія дружна і шчыра выгукнула: «Смачна!»



Натхнёная водарам Радзімы



Слова - юнкору

Напэўна, бясконца можна разважаць, што значыць для чалавека Радзіма. Гэтая тэма глыбінная і невычэрпная. Асабліва для таго, хто моцна ўлюбёны ў родныя краявіды, для таго, хто здольны адным дыханнем жыць з матухнай-прыродай і чуць, як у адзіным рытме тахаюць два сэрцы, зліўшыся разам: сэрца чалавека і сэрца яго роднай зямлі.

Мне знаёмыя такія пачуцці. Напэўна, таму, што мне пашчасціла нарадзіцца ў райскім куточку, які ўспаіў сваім жыватворным нектарам маіх дзядоў і прадзедаў. Гэта вёска Уласаўцы на Іванаўшчыне.

Зараз мне так не хапае лета, пары, калі мая вёсачка асабліва прыгожая. Каб можна было ізноў рана-раненька расплюшчыць вочы і на пальчыках выйсці на ганак. Стаяць зачаравана і назіраць за

тым, як пакрысе абуджаецца ЯНА, прырода. Широка ўсміхнуцца нованароджанаму дню. Паглядзець у ласкава-цёплыя вочы сонейка, удыхнуць на поўныя грудзі непаўторна салодкі водар наваколля і бегчы, бегчы ў нязведаную даль, амываючы босыя ногі слязінкамі ранішняй расы. Стаміўшыся, спыніцца тут, указчы, якая называецца Барысаў лес. Павольна і ціха апусціцца на пахучы зялёны дыван, не зважаючы на здзіўленыя твары дзядуль-дубоў і нараканні знаёмай цёткі зязюлі, моцна заплюшчыўшы вочы і стоячы на каленях, як перад іконай, апаіць сябе сцюдзёнаю крынічнаю вадою з уласных рук. Апырснуць ёю твар і валасы, а потым міжволі ўздрыгнуць, патрывожанай гучным прывітаннем дзятла-барабаншыка. Абудзіцца, нячутна ўстаць і павольным крокам накіравацца па сцежцы, вытаптанай маімі нагамі. Сустрэцца і з нізкім паклонам падаваць усмешку баравіку-небарацы. З захапленнем узяць на дрыжачую ад хваля-

вання далонь сястрыцу – божую кароўку і, адчуўшы на шыі клапатлівы подых ранішняга ветрыку, глядзець, як смешна яна злітае на дол...

У такія хвіліны ў ўлюбёна-зачараваных вачах пачынаюць ірдзецца жыватворныя слязінкі. Падчас такіх цудоўных момантаў хочацца пасябраваць з лясным рэхам і, крыкнуўшы ва ўвесь голас, папрасіць яго расказаць кожнай травінцы, кожнай сасновай іголачцы, кожнай мурашцы аб тым, як моцна я іх усіх люблю.

Хутка праляціць няўрымслівы час, і я ўжо буду стаяць на парозе дарослага жыцця. Я мару атрымаць добрую адукацыю, жыць у вялікім прыгожым горадзе, а праз шмат гадоў, калі паспее зарасці травой мая сцяжынка, калі гэтая святая зямля забудзе трапяткі дотык маіх босых ног, я ізноў вярнуся ў твае абдымкі, павер мне, мая маленькая Радзіма. Як калісьці, са слязьмі на вачах упаду на калені перад тваім недасяжным вяліччам. І, як заповіт, мае вусны будучы шаптаць табе кляту ў тым, што я на век ахвярую табе сваё сэрца, душу і памкненні.

**Дар'я ГАРБАЦКАЯ,
член гуртка «Юны журналіст»
ЦДТ Іванаўскага раёна.**

Мой другі дом — БІБЛІЯТЭКА



Кветкі і віншаванне ад кіраўніка раёна Ю. Ю. Бісуна прымае дырэктар бібліятэкі Л. А. Сідарцава

23 снежня мінулага цяпер ужо года ў Іванаўскай цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Ф.І.Панфёрава якраз сабраліся ўсе тыя, для каго бібліятэка насамрэч з'яўляецца другім домам. Сабраліся, каб адзначыць адразу два юбілей: сямідзесяцігадовы — згаданага вышэй велічнага кніжнага храма, а таксама шасцідзесяцігоддзе раённай дзіцячай бібліятэкі.

Чытальная зала ў гэты святочны дзень ператварылася ў так званую канцэртную. Хоць і прасторная, тым не менш, ледзь умясціла ўсіх гасцей. Сярод іх вельмі прыемна было бачыць вышэйшае кіраўніцтва раёна — старшыню райвыканкама Юрыя Юрэвіча Бісуна, старшыню раённага Савета дэпутатаў Свята-ну Іванаўну Маісейчык, намесніка старшыні райвыканкама Алену Паўлаўну Дарагакупец. Вось яна — сапраўдная павага да культуры, клопат пра духоўнасць. Павіншаваць калег прыехала і дырэктар Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М.Горкага Тамара Паўлаўна Данілюк.

Госці, а сярод іх былі таксама прадстаўнікі самых розных іншых прафесій, вядома, пераважна роднасных, як, напрыклад, настаўнікі, у тым ліку і выкладчыкі школы мастацтваў, кіраўнікі грамадскіх арганізацый, культработнікі, літаратары, журналісты і да т.п., няма-ла добрых слоў прывяцілі храму кнігі, і амаль кожны выступіў па падкрэсліванні, што хоць і выглядаюць абедзве бібліятэкі бездакорна ў эстэтычным плане, прычым як звонку, гэтак і ўнутры (сапраўдная асалода — знаходзіцца ў такім вытанчана-густоўным інтэр'еры), хоць яны вельмі зручныя для карыстальнікаў, усё ж галоўная каштоўнасць устаноў — людзі, супрацоўнікі, тыя, хто штодня рупіцца, каб чытач знайшоў тут любую патрэбную яму інфармацыю і пачуваўся тут утульна, магчыма, нават лепей, чым дома. Пра

сваіх калег-падначаленых цёпла расказалі дырэктары "вялікай" і "маленькай" бібліятэк Людміла Антоньеўна Сідарцава ды Алена Васільеўна Піліпенка, а пра іх і ўвогуле пра развіццё бібліятэчнай справы ў раёне і яе вельмі значнае месца ў культурнай сферы — начальнік аддзела культуры райвыканкама Уладзімір Васільевіч Шэляговіч. Самі ж супрацоўнікі расказвалі пра сваю родную ўстанову, пра свае аддзелы (абслугоўвання і інфармацыі, бібліятэчнага маркетынгу, апрацоўкі і кнігазахоўвання...) пра справу, якой аддаюць усіх сябе, выключна песнямі, у якіх яны пачуваюцца сярод фаліянтаў, як сярод лепшых сяброў, а свае прыязныя ўсмешкі,

Івановская раённая бібліотека открылась в конце 1939 года. Она размещалась в доме местного священника. Первые книги подарили сами жители.

В 1941 году библиотека остановила свою работу. Часть ее фонда была сожжена фашистами, но священнику Шемитилу на чердаке своего дома удалось спасти от уничтожения около 2000 книг.

1944 год. После освобождения района библиотека возобновила работу и возглавила её Кулина Тамисия Викторовна, а затем - Микитчук Елена Павловна. Читателей обслуживали опытные специалисты: Жанна Борисовна Миронова, Полина Васильевна Грибова, Мордох Семенович Минков.

В 1948 году на работу в районную библиотеку приходит первый специалист библиотечного дела - Хавратович Дина Михайловна.

В целом, 50-е годы характеризуются быстрым ростом ростом книжных фондов, увеличением числа читателей. В 1951 году на приобретение книг в районе выделено 28 тысяч рублей - большие на то время деньги.

Ярким событием в культурной жизни района стала читательская конференция по книге Ф.И.Панфёрова «Раздумье» с участием автора.

В 1961 году Постановлением Совета Министров БССР библиотеке присвоено имя Ф. И. Панфёрова.

В этом же году районная библиотека получила в дар 2000 книг из личной библиотеки Ф.Панфёрова, которые и сегодня хранятся здесь как реликвия и память.

В 60-е годы библиотека размещалась в здании бывшей еврейской синагоги. Ее возглавляли Сморок Надежда Федоровна, затем Боган Ольга Александровна. Уже в то время библиотека исполняла роль методического центра для района. А работали в ней Лагодич Жанна Борисовна, Саломка Ольга Яковлевна, Половикова Валентина Федоровна, Нестерова Лидия Степановна.

В условиях централизации библиотеки стали работать с 1 января 1978 года под руководством Маслэнченко В.Н. В районной библиотеке открылись новые отделы: методико-библиографический, отдел комплектования и обработки литературы, отдел организации и использования книжного фонда.

В 70-е годы библиотекарей-специалистов с высшим образованием стало значительно больше. К работе приступили: Зайцева Елена Васильевна, Кулич Нина Петровна, Дейнеко Елена Григорьевна, Дробыш Нина Григорьевна, Чекан Мария Николаевна, а также специалисты со средним специальным образованием: Филипова Софья Онуфриевна, Аверина Анастасия Михайловна, Шишло Любовь Константиновна, Кулина Татьяна Ивановна и др.

1983 год. ЦБС возглавила Романюк Надежда Ивановна. Под ее руководством началась работа по возрождению имени нашего знаменитого земляка Наполеона Орды — музыканта, графика, композитора XIX столетия.

Открытие нового здания библиотеки 20 января 1991 года стало значительным событием для всех горожан и позволило поднять на новый уровень библиотечное обслуживание жителей района.

Сейчас в библиотеке работает коллектив талантливых, творческих людей, который с 1995 года возглавляет Людмила Антоньеўна Сидорцава.

Активно помогает ей Нина Петровна Кулич, заместитель директора. Библиотекари принимают самое активное участие в подготовке и проведении праздников районного уровня.

В 2008 году после текущего ремонта библиотека приобрела новый облик. Глаз посетителей радует удачное соединение классического стиля и национального колорита. В эстетическом оформлении библиотеки использованы пейзажи Ивановщины, фотокопии работ Наполеона Орды.

Ивановская центральная районная библиотека сегодня — это: свыше 5000 читателей, в распоряжении которых книжный фонд численностью более 80 000 экз., 102 названия периодических изданий. Штат сотрудников — 23 человека.

К услугам читателей: абонемент, читальный зал, справочно-информационный центр.

К услугам посетителей читального зала — фонд периодических изданий, литература универсального содержания, богатейший краеведческий материал об Ивановщине и ее знаменитых людях.

Читальный зал остается местом, где проходят многие интересные мероприятия, конкурсы, организуются литературно-музыкальные вечера.

За большой вклад в совершенствование обслуживания читателей аудиторией района, активное внедрение новых форм работы коллектив работников центральной библиотеки им. Ф.И.Панфёрова занесён на районную доску Почёта.



вопыт, веды з радасцю аддаюць чытачу, становяцца ўдзельнікамі кур'ёзных выпадкаў, калі да іх звяртаюцца з просьбай выдаць кнігу "Озера здесь тихие" альбо "Как жить?" Чарнышэўскага, нарэшце, у якіх "сайты ў Інтэрнеце і кнігі электронныя любімыя кніжны томік не могуць замяніць бібліятэкара, бо ён — душа бібліятэкі"...

А колькі эмоцый, задору ўтрымлівалі ў сабе пазычаныя віншаванчкі дзетак, з якімі кнігі "і ў летнія каникулы, і ў школьныя дні". Асобай цеплынёю вызначаліся песні ўдзельнікаў клуба "Гараджанка", які дзейнічае пры бібліятэцы і адчувае пастаянны клопат аб сабе з боку ўстаноў, іншых удзельнікаў узнёслай імпрэзы.

Наогул, шмат было на юбілейным свяце добрых пажаданняў, цёплых усмешак, песень і, вядома ж, падарункаў. А завяршылася яно ўносам у залу пад урачыстую музыку вялізнага юбілейнага торта, які спяклі... ну, канечне ж, рупліўцы-бібліятэкары.

Анатоль МІКАЛАЕЎ.
Фота В. МІХАЛЬЧУКА.



Калектыў рупліўцаў ЦРБ імя Ф. Панфёрава



Уся ўвага - святочнай дзеі

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Установа "Рэдакцыя газеты "Чырвоная звязда"
і праграмы радыёвяшчання
"Гаворыць Іванава"
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы
камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,
на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812

Адрас
рэдакцыі:
225800,
г. Іванава,
Савецкая, 91

Падпісана да друку ў 9.00.

Заказ №11

Індэкс індыўідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай - 64148. Тыраж 7630

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай настольна-выдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным спосабам з арыгінал-макета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. Аб'ём - 3 друкаваныя аркушы. Фармат 600х420 мм.

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара - 2-12-63; адказнага сакратара - 2-20-01; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, аддзела рэкламы - 2-15-02; загадчыка аддзела пісьмаў і масавай работы - 2-12-36; апэратараў - 2-15-38; бухгалтара - 2-16-46; раённага радыё - 2-14-03.
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Программа ТВ РЕКЛАМА

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ЧЫРВОНАЯ ЗВЕЗДА". E-MAIL: ZVIAZDA@BREST.BY, ТЕЛ. 2-15-02



Поздравляем!

**Уважаемая
Татьяна Станиславовна
СИНЯВСКАЯ!**

Сердечно поздравляем Вас с 90-летним юбилеем!

Желаем Вам праздничного настроения и всех земных благ, которые Вы заслужили своей педагогической деятельностью и душевным отношением к своим воспитанникам.

Пусть солнце сияет за Вашим окном, пусть радость и мир не покинут Ваш дом, пусть мимо проходят печаль и невзгоды, здоровья и счастья на долгие годы!

С глубоким уважением выпускники Ивановских СШ №1и №2 1966 года.



Поздравляем дорогую жену, маму и бабушку **Алину Иосифовну КРЕСС** с Днем рождения!

Пусть желания сбываются, пусть мечты исполняются, а невзгоды пройдут стороной. Только самое светлое, только самое лучшее пусть всегда остается с тобой. Желаем радости, удач, здоровья крепкого вдвойне, желаем самого простого: прожить подольше на земле.

Муж, дочери, зятя, внуки.



От всей души поздравляем **Василия Николаевича КОНДЕРЕШКО** с юбилеем!

У тебя сегодня День рождения и притом же юбилей, так прими же поздравления от родных тебе людей. От души тебе желаем солнца, мира и тепла, ну, а главное - здоровья, счастья, радости, добра. И еще тебе желаем побольше в жизни ярких дней, и если можно, постарайся столетний встретить юбилей.

Жена, дети и внуки.



От всей души поздравляем **Василия Семеновича КОНДЕРЕШКО** с 70-летием!

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, чтоб годы замедлили бег, чтоб беды отстали, печаль не встречалась, здоровья хватило на век.

д. Тышковичи. Твои родные.



Районный совет ветеранов поздравляет участника Великой Отечественной войны **Петра Леонтьевича КОЗАКА** из д. Трилиски с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, уважения и любви Ваших близких.



Поздравляем **Лидию Николаевну КОЛОСЬКО** с Днем рождения!

Будьте счастливой, веселой, любимой, милой, нежной и очень красивой! Дружите с песней, юмором и смехом, во всех делах больших успехов!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.



От всей души поздравляем **Михаила Васильевича ВЕДЕРЧИКА** с 65-летним юбилеем!

Пожелать хотим так много, что всего не счесть: желаем счастья большого, благополучия земного, здоровья крепкого вдвойне, и еще самого простого - прожить до ста лет на земле!

д. Сычево Жена, сыновья, невестки, внуки.



От всей души поздравляем **Ивана Михайловича БУДНИКА** с 65-летием!

Слов хороших не жалея, поздравляем с юбилеем! Мы желаем всей душой только радости большой, сил, здоровья и достатка, полного в делах порядка, чтобы счастьем и теплом был всегда наполнен дом!

Жена, дочери, зятя и внуки.



ВЫ САМИ НАХОДИТЕ АВТО. мы оформляем КРЕДИТ
от 22% годовых в рублях на 4 года без первонач. взноса
«АВТОМАЙДАН» - кредит за 1 день! без поручителей
г.Пинск, ул.Первомайская, д.6 оф.5 (2-й этаж) ЧТУП «АВТОМАЙДАН»
тел. Velcom и МТС 636-93-44 УНП 290499898 лиц. 14450/0587816



**ОКНА -
это
наш
профиль**

2-37-67,
2-53-72,
(8-029) 634-53-66,
724-19-98.
НАША АДРЕС: г. Иваново,
ул. ЛЕНИНА, 3.

ООО «МОТОЛЬСКИЕ ОКНА»

собственное производство окон и дверей из ПВХ

Элитные окна нового поколения

VEKA SOFTLINE 5-камерный профиль с монтажной шириной 70 мм с коэффициентом теплопроводности 1,12.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ С 01.12.2009 - 10 %.

- Экологически чистый профиль VEKA (ГЕРМАНИЯ);
- Противовзломная фурнитура MACO (АВСТРИЯ);
- Энергосберегающий стеклопакет из стекла GUARDIAN (ПОЛЬША);
- Установка с использованием монтажных лент;
- Продажа в кредит без справок и процентов;
- Продукция сертифицирована по ГОСТ РБ;
- Работы по установке сертифицированы;
- Вся продукция сертифицирована СТБ ИСО 9001-2001.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.

ОТЛИЧНЫЕ ОКНА ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ. УНН 290476443

19 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

приглашаем вас в Тышковичи на ежегодный межрегиональный колядный ШОУ-ФЕСТИВАЛЬ «ФОЛЬКЛОР БЕЗ ГРАНИЦ» с участием творческих коллективов из Беларуси, Польши, Украины.

Начало в 14.00 часов. Билеты в Доме культуры и кафе «Калина».

Тел.: 52-1-65, 52-2-44, 8-029-529-59-52. Принимаются коллективные заявки. **ОРГОМИТЕТ.**



МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ профессионально, недорого

Ремонт - из дивана - «Евро-книга»
Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей
Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту подарок.
8-029-605-05-95 (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС), 8-029-693-00-95 (Vel). ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

свой ОКНА

ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ от 520 000 руб.
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ МДФ от 150 000 руб.
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ДНЕЙ
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Замер, доставка БЕСПЛАТНО
Продажа в кредит
Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 25А (м-н «У Дабрадзёў»;
ул. К. Маркса, 43. Телефон 8029-728-10-89 (mts) 8044-489-20-90 (velcom)

МЕБЕЛЬ
по индивидуальным проектам
КУХНИ ШКАФЫ-КУПЕ. ПРИХОЖИЕ. ДЕТСКИЕ. ГОРКИ. СПАЛЬНИ. ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ. КОМП. СТОЛЫ.
ул. Рокоссовского, 17 (гост. «Спорт»). Оф. 205
Тел.: 33-44-67, 120-34-11, 805-21-30
РАССРОЧКА
скидка 20%
СВ купе
Ателье мебели
антискрипционное предложение
ШКАФ-КУПЕ «СЕНАТОР»
777 000
Вырежи объявление, закажи мебель и получи в подарок корзину для белья или мойку

РЕМОНТ мягкой мебели

- Большой выбор тканей.
 - Пенсионерам - скидка.
 - Разнообразный дизайн.
- ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.**
Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-017-95-2-22-88, 8-029-551-68-36, 8-044-724-71-88.
Св-во № 0126755 от 29.03.07
выд. Слуцким РИК

Домашняя компания «Свой» и магазин «Ваш Теплый Дом» предлагает:

- * котлы газовые, двухконтурные, турбо (от 1800000 руб.);
- * стабилизаторы напряжения (от 100000 руб.);
- * трубы канализационные (производство Польша);
- * радиаторы отопления (от 25000 руб. за ребро);
- * все для отопления и водоснабжения;
- * теплые полы (водяные и электрические), монтаж.

Самые низкие цены!

Адрес: г. Иваново, ул. К.Маркса, 43. Тел.: 8-029-807-05-07 (МТС); 8-029-937-47-97 (Velcom); телефон-факс- 8-01652-23999

ГУО «ОБЛАСТНОЙ АГРАРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» Г. ДРОГИЧИНА

постоянно проводит набор на переподготовку водителей категории «В» на право управления МТС категории «С» на платной основе. Срок обучения - 2 месяца. Наличие удостоверения категории «В» и медицинской справки на право управления автомобилем категории «С» обязательно.

Справки по телефонам: 8-01644-3-17-91, 8-029-728-61-91 (МТС).

Адрес: 225612, г. Дрогичин, ул. Октябрьская, 1.

ИВАНОВСКОМУ РАЙПО

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в следующие деревни: Огово, Стрельно, Мотоль, Осовница, Молодово, Трудовая, Бродница, Мохро, Рыловичи.

Оплата труда сдельно-премиальная. Предполагается повышение заработной платы по контракту до 50%.

Гарантируем доставку продавцов из города в вышеуказанные населенные пункты транспортом райпо. Гарантируем оплату проездных.

Райпо готово принять кадры на индивидуальное обучение по профессии «Продавец» в неограниченном количестве и подготовить за счет своих средств для работы в системе райпо.

Обращаться по телефону: 2-25-46 (отдел кадров райпо).

Понедельник, 18 января

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55
Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!». **7.05**, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.10 Nota Bene.
9.40 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «Звери в доме».
11.00, 17.20 Худ.фильм «**Не родись красивой**».
12.10 Худ.фильм «**Не торопи любовь**».
14.10 Документально-биографический цикл «Моя правда» (Украина). Фильм «Михаил Евдокимов. Шутки в сторону».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый фронт».
15.55 Культурные люди.
16.25 Худ.фильм «**Сестры по крови**».
18.25 Т/ф «Елена Потупчик» цикла «Легко сказать».

18.50, 0.50 «Зона Х». Криминальная хроника.
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.50 АТН «Самбо в Салониках».
22.05 Худ.фильм «**Время счастья**».
0.10 Серил «**Части тела-5**».
1.00 День спорта.

Н 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00, 1.15 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Контурсы.
10.10 «Телепатия».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Рекламная пауза».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Серил «**Любительница частного сыска Даша Васильева**».

16.15 Серил «**Монтекристо**».
18.20 Серил «**Моя прекрасная няня**».
19.05 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Премьера. «Остаться в живых».
23.20 «Преступления века».
23.55 Серил «**Женаты... с детьми**».
0.25 Серил «**Без ума от тебя**».
1.30 Новости спорта до 1.40.

Л 7.00 ЛАДное утро.
8.00, 0.20 Серил «**Универ**».
8.30, 16.20 Час суда. Дела семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 17.50 Серил «**Любовь как любовь**».
10.30 Худ.фильм «**Однажды в провинции**».
12.25 «Пра мастацтва».
12.50 Школа ремонта.
13.50 М/с «Аладдин».
14.15 Внеклассный час.
14.30 Бухта капитанов.
15.10 Телебарометр.
15.25, 0.45 Серил «**Комиссар Мегрэ**».

17.20 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).
18.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.25 АЛЬБАРУТЕНИЯ. «Крестовые походы. Вторжение».
22.55 Хоккей. Формула игры.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.

ТВ 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.50, 17.30 «Званный ужин».
12.40, 18.30 «**Бывшая**». Серил.
13.50 «Звездный ринг». «Цвет Алоэ» против «Маланка Оркестра».
15.05 «Дальние родственники».
15.30 «Горячий лёд».
16.00 «Культурная жизнь» с Александром Ефремовым.
16.50 «Я - путешественник».
17.10 «Наше дело».
20.00, 22.55 «Столичные

подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «**АЛИСА НАВСЕГДА**».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Громкое дело».

РТР 7.00 Мультфильмы.
7.10 Худ.фильм «**Сильные духом**».
10.10, 19.30 Серил «**Однажды будет любовь**».
11.00 «Утренняя почта с Ларисой Грибалевой».
11.30 Худ.фильм «**Женатый холостяк**».
13.00 Док. фильм «Первые на Марсе. Неспетая песня Сергея Королева».
13.50, 16.50, 18.50, 23.40 Новости - Беларусь.
14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
14.30, 22.25 Серил «**Две стороны одной Анны**».
15.20 Худ.фильм «**Вопреки здравому смыслу**».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 Серил «**Кармелита. Цыганская страсть**».
20.30 Серил «**История летчика**».
23.25 «Ничего личного».
Информационно-сатирическая

программа.
23.50 «ВЕСТИ+».
0.05 «Мой серебряный шар. Александр Фадеев».
НТВ 7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
9.05 «Следствие вели».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.50 Серил «**Мангуст**».
13.00 «Сегодня».
13.30 Серил «**Бальзаковский возраст, или все мужики сво...**».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Серил «**Проклятый рай**».
18.10 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Серил «**Паутина-2**».
21.30 Серил «**Последнее путешествие Синдбада**».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Очная ставка».

Вторник, 19 января

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55
Новости.
6.05, 0.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!». **7.05**, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена».
9.05, 19.55 Серил «**И все-таки я люблю**».
10.00, 16.20 Худ.фильм «**Сестры по крови**».
10.55, 17.20 Худ.фильм «**Не родись красивой**».
11.40 АТН «Самбо в Салониках».
12.10 Слово Митрополита Филарета на праздник Крещения Господня.
12.20 Худ.фильм «**Шут и Венера**».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Худ.фильм «**Ермоловы**».
18.25 Худ.фильм «**Спецназ покоряет стихии**» цикла «**В интересах национальной безопасности**».
18.50, 0.20 «Зона Х».

Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «**М + Ж**».
23.25 Серил «**Части тела-5**».

Н 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.55, 1.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Жди меня.
10.05 Максим Дунаевский.
«Судьбе не раз шепну: «Мерси»».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.10 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один против всех».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Серил «**Любительница частного сыска Даша Васильева**».
16.15 Серил «**Монтекристо**».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Серил «**Моя прекрасная**

няня».
19.00 Серил «**Слово женщине**».
20.00 «Время».
21.05 Серил «**Крем**».
22.05 Серил «**Потерянная комната**».
23.15 «Обратный отсчет».
«Беженцы. Остаться в живых».
23.50 Серил «**Женаты... с детьми**».
0.35 Серил «**Без ума от тебя**».
1.15 Новости спорта до 1.25.

Л 7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.10 Серил «**Универ**».
8.30, 16.30 Час суда. Дела семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Серил «**Любовь как любовь**».
10.30 Худ.фильм «**Горожане**».
12.00 «Страсти по культуре» с Геннадием Давыдко.
12.40 Хоккей. Формула игры.
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.
14.00 Кинопробы.
14.25 Мультфильмы.
14.45 Внеклассный час.
15.00 Своя компания.
15.40, 23.40 Серил «**Комиссар**

Мегрэ».
17.30 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «**Первая встреча, последняя встреча**».
20.55 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
22.15 АЛЬБАРУТЕНИЯ. «Крестовые походы. Сопровождение».
22.40 Спорт-кадр.

ТВ 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «**АЛИСА НАВСЕГДА**».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.50, 17.30 «Званный ужин».
12.40, 18.30 «**Бывшая**». Серил.
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой.
14.40 Серил «**Элен и ребята. Лучшие серии**».
15.35 «Тор Gear. Русская версия».
16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные

подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «**Спецкор отдела расследований**». Серил.
22.00 «У парадного подъезда».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.50 «**Редакция**». Серил.

РТР 7.00 Доброе утро, Россия!
9.20, 19.30 Серил «**Однажды будет любовь**».
10.10 Док. фильм «Формула счастья Марии Пахоменко».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного».
Информационно-сатирическая программа.
11.40, 20.30 Серил «**История летчика**».
13.20, 17.25 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 Новости - Беларусь.
14.30, 22.25 Серил «**Две стороны одной Анны**».
15.20 Александр Тютин, Александр Цуркан, Михаил Химичев и Виктория Малекторович в детективном телесериале «Угон».
17.55 Серил «**Кармелита. Цыганская страсть**».

23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Числюсь по России. Памяти Саввы Ямщикова».

НТВ 7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «Чистосердечное признание».
8.55 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
9.10 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.50 Серил «**Мангуст**».
13.00 «Сегодня».
13.30 Серил «**Бальзаковский возраст, или все мужики сво...**».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Серил «**Проклятый рай**».
18.15 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Серил «**Паутина-2**».
21.30 Серил «**Последнее путешествие Синдбада**».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Очная ставка».

Среда, 20 января

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55
Новости.
6.05, 0.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!». **7.05**, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.50 Серил «**И все-таки я люблю**».
10.00, 16.45 Худ.фильм «**Сестры по крови**».
10.50, 17.50 Худ.фильм «**Не родись красивой**».
11.35 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «**Бумеранг**».
14.05 Альманах путешествий.
14.30 Док. фильм «Невидимый фронт».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Эпоха».
Фильм «Франциск Скорина» 1 ч.
15.55 Худ.фильм «**Ермоловы**».
18.50, 0.35 «Зона Х».
Криминальная хроника.
19.30 «Земельный вопрос».
20.50 «Спортлото 5 из 36».

21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «**Светлячки в саду**».
23.45 Серил «**Части тела-5**».

Н 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.55, 1.10 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05, 19.00 Серил «**Слово женщине**».
10.00, 21.05 Серил «**Крем**».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.10 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Серил «**Любительница частного сыска Даша Васильева**».
16.15 Серил «**Монтекристо**».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Серил «**Моя**

прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.05 Серил «**Потерянная комната**».
23.15 «На ночь глядя».
0.00 Серил «**Женаты... с детьми**».
0.45 Серил «**Без ума от тебя**».
1.25 Новости спорта до 1.35.

Л 7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.00 Серил «**Универ**».
8.30, 17.00 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Серил «**Любовь как любовь**».
10.35 Худ.фильм «**Первая встреча, последняя встреча**».
12.10 Репортер «Белорусского времечка».
12.55 Спорт-кадр.
13.25 Мультфильмы.
13.40 М/с «Аладдин».
14.00 Внеклассный час.
14.15, 23.30 Серил «**Комиссар Мегрэ**».
15.10 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция.
19.05 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.30 АЛЬБАРУТЕНИЯ. Тевтонский орден.

ТВ 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 «**Редакция**». Серил.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званный ужин».
12.40, 18.30 «**Бывшая**». Серил.
13.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.40 Серил «**Элен и ребята. Лучшие серии**».
15.35, 20.55 «**Спецкор отдела расследований**».
Серил.
16.50 «Новые путешествия

дилетанта».
20.00, 22.55 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловать».
22.00 «Минск и минчане».
23.00 «Детективные истории».
23.55 «**Редакция**». Серил.
Заключительные серии.

РТР 7.00 Доброе утро, Россия!
9.20, 19.30 Серил «**Однажды будет любовь**».
10.10 Док. фильм «Семнадцать мгновений Ефима Копеляна».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Серил «**История летчика**».
13.20, 17.25 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 Новости - Беларусь.
14.30, 22.25 Серил «**Две стороны одной Анны**».
15.20 Александр Тютин, Александр Цуркан, Михаил Химичев и Виктория Малекторович в детективном телесериале «Угон».

17.55 Серил «**Кармелита. Цыганская страсть**».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Генерал Дуглас. Прерванный полет».

НТВ 9.10 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.50 Серил «**Мангуст**».
13.00 «Сегодня».
13.30 Серил «**Бальзаковский возраст, или все мужики сво...**».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Серил «**Проклятый рай**».
18.15 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Серил «**Паутина-3**».
21.25 Серил «**Последнее путешествие Синдбада**».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Очная ставка».

Четверг, 21 января

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55
Новости.
6.05, 1.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!». **7.05**, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.05, 19.55 Серил «**И все-таки я люблю**».
10.00, 16.45 Худ.фильм «**Сестры по крови**».
10.55, 17.50 Худ.фильм «**Не родись красивой**».
11.40 Відзакфильм АТН «Казкі старога Гродна» цикла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «**Черное платье**».
14.05 Собственной персоной.

14.30 Док. фильм «Невидимый фронт».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Эпоха».
Фильм «Франциск Скорина» 2 ч.
15.55 Худ.фильм «**Ермоловы**».
18.50, 0.55 «Зона Х».
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.50 Актуальное интервью.

22.05 Худ.фильм «**Дневник его жены**».
0.10 Серил «**Части тела-5**».
Н 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.55, 1.10 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05, 19.00 Серил «**Слово женщине**».

10.00, 21.05 Серил «**Крем**».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.10 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Серил «**Любительница частного сыска Даша Васильева**».
16.15 Серил

«**Монтекристо**».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Серил «**Моя прекрасная няня**».
20.00 «Время».
22.05 Серил «**Потерянная комната**».
23.15 «На ночь глядя».
0.00 Серил «**Женаты... с детьми**».
0.45 Серил «**Без ума от тебя**».
1.25 Новости спорта до 1.35.

ЧЕТВЕРГ, 21 январа

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.35 Сериал «**Универ**».
8.30, 16.55 Час суда. Дела семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «**Любовь как любовь**».
10.30 Худ.фильм «**Последняя схватка**».
12.15 Экспедиция.
12.40 Битва экстрасенсов.
13.45 Мультифильмы.
14.00 Внеклассный час.
14.10, 23.10 Сериал «**Комиссар Мегрэ**».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция.

19.05 Худ.фильм «**Прости**».
21.05 Белорусское времечко.
22.05 АЛЬБАРУТЕНИЯ. Великая степь.
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Добро пожаловать».
8.50 «Редакция». Сериал. Заключительные серии.
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.30 «Дальние

ПЯТНИЦА, 22 январа

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Новости.
6.05, 1.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «**И все-таки я люблю**».
10.00 Худ.фильм «**Сестры по крови**».
10.50, 17.55 Худ.фильм «**Не родись красивой**».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «**Главная улика**».
14.05 Шпилька.
14.30 Т/ф «Тайны букиниста».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Эпоха». Фильм «Франциск Скорина» 3 ч.
15.55 Худ.фильм «**Ермоловы**».
16.45 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «Я обожаю свой автомобиль».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.50 Фильм-катастрофа

«Армагеддон» (США).
0.40 Сериал «**Части тела-5**».
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 1.50 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Сериал «**Слово женщине**».
10.00 Сериал «**Крем**».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «**Любительница частного сыска Даша Васильева**».
16.15 Сериал «**Монтекристо**».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Любовь по-советски или «У нас секса нет!».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».

СУББОТА, 23 январа

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00 Новости.
6.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 14.55 Деловая жизнь.
8.30 Иснась.
9.05 Здоровье.
9.35 Сериал «**Сыщики районного масштаба**».
10.25 Шпилька.
10.55 Утренняя волна.
11.30 «OFF STAGE LIFE» с Анной Благовой.
11.45 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «**Когда деревья были большими**».
14.05 Док. фильм «Горячие точки».
14.30 «Зона Х». Итоги недели.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Звездная жизнь» (Украина). Фильм «Звезды меняют профессию».
17.10 Відзэфільм АТН «Іванаўская

купель» цикла «Зямля беларуская».
17.25 Т/ф «Галина Орлова» цикла «Легко сказать».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Ятерочка».
19.30 «На бис!» Концертная программа Филиппа Киркорова.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «**Оскар**».
Поліцейскі трілер «Отступники».
0.20 Собственной персоной.
7.00 ОНТ представляет: «Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 Сериал «**Кто в доме хозяин?**».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Ералаш».
11.35 «Моя родословная. Ольга Остроумова».
12.25 ОНТ представляет: «Союз».
12.55 «Кинометры войны». «Рисует

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 январа

7.40 Худ.фильм «**Динозавр**».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об армии.
9.35 «Оружие». Цикл документальных фильмов (Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.20 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.30 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «**Мой ласковый и нежный зверь**».
14.15 Док. фильм «Горячие точки».
14.40 «OFF STAGE LIFE» с доктором Сайковым.
15.10 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Звездная жизнь» (Украина). Фильм «Звезды и машины».
16.15 Романтическая фантазия «Бессмертные» (США).
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-

биографический цикл «Моя правда» (Украина). Фильм «Юрий Белов».
20.25 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «**Нью-Йорк, Нью-Йорк**».
7.00 ОНТ представляет: «Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «**Кто в доме хозяин?**».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 ОНТ представляет: «Утренняя почта».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 «Песни Победы». «Короли и Шуты».
13.35 «Ералаш».
14.10 Худ.фильм «**Розыгрыш**».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «**Ледяная**

родственники».
11.50, 17.30 «Званный ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «**Элен и ребята. Лучшие серии**».
15.35, 20.55 «**Спецкор отдела расследований**». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
22.00 «Личный интерес» с Павлом Корневым.
23.00 «Секретные истории».

21.05 Худ.фильм «**Ночной дозор**».
23.15 Наша «Белараша».
23.50 Худ.фильм «**Альфа Дог**».
2.05 Новости спорта до 02.15.
7.00 ЛАДное утро.
8.00, 16.35 Час суда. Дела семейные.
9.00 В этот день.
9.05 Женсовет.
9.35, 18.00 Сериал «**Любовь как любовь**».
10.35 Худ.фильм «**Прости**».
12.00 Гаспадар.
12.30 Живой звук.
13.10 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.
13.40 Мультифильмы.
13.50 Своя музыка. Продолжение.
14.20 Сериал «**Комиссар Мегрэ**».
15.10 Биатлон. Кубок мира.Спринт. Женщины. Прямая трансляция.
17.30 Все о безопасности.
19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского времечка».
20.20 Калыханка.
20.45 Битва экстрасенсов.
21.50 Док. фильм «Опасный гость у ног королевы».
22.40 Телепорт.
23.05 Хоккей. Открытый чемпионат

кино. Днепровский рубеж».
13.25 Худ.фильм «**Днепровский рубеж**».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Гипноз».
16.55 Худ.фильм «**Руд и Сэм**».
18.55 ОНТ представляет: «Один против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди меня». Беларусь.
21.05 Худ.фильм «**Коко Шанель**».
0.50 Легенды «Ретро FM» до 02.00.
7.50 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.20 Все о безопасности.
8.45 Телепорт.
9.10 В этот день.
9.15 Наши тесты.
9.50 Док. фильм «Опасный гость у ног королевы».
10.35 Женсовет.
11.15 Своя компания.
12.00 Лабиринты: стигматы.
12.30 «Страсти по культуре» с Геннадием Давыдко.
13.10 Худ.фильм «**Кошки-мышки**».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая

страсть».
18.20 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея».
20.00 Контурь.
21.05 Худ.фильм «**Новый парень моей мамы**».
22.55 Худ.фильм «**Казанова**».
6.55 Благоевст.
7.20 Мир вашему дому.
7.30 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.00 Худ.фильм «**Лунный папа**».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 Мультифильмы «Сказка о царе Салтане».
13.40 «Права человека». Авторская программа Евгения Новикова.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Прямая трансляция.
14.40 Худ.фильм «**Не ходите, девки, замуж**».
15.55 Хоккей. КХЛ. Северосталь (Череповец) - Динамо (Минск). Прямая трансляция.

23.50 «Пантера». Сериал.
РТР 7.00 Доброе утро, Россия!
9.20, 19.30 Сериал «**Однажды будет любовь**».
10.10 Док. фильм «Под маской шутника. Никита Богословский».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал «**История летчика**».
13.15, 17.25 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 Новости - Беларусь.
14.30, 22.25 Сериал «**Две стороны одной Анны**».
15.20 Александр Тютин, Александр Цуркан, Михаил

Беларуси. Юность (Минск) - Металлург (Жлобин).
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 «Пантера». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званный ужин».
12.40, 18.30 «**Бывшая**». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «**Элен и ребята. Лучшие серии**».
15.35 «**Спецкор отдела расследований**». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом Корневым.
20.00, 22.55 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «**ПРЕМИЯ ДАРВИНА**».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.

трансляция.
16.40 Худ.фильм «**Лунный папа**».
18.50 «Звезды юмора». (Россия).
20.40 Худ.фильм «**Девочка моя**».
23.10 Казанова.
23.40 Худ.фильм «**Империя волков**».
6.10 «Анфас».
6.25 «Утро. Студия хорошего настроения».
8.20 Худ.фильм «**АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ**».
9.30 «Культурная жизнь» с Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия дилетанта».
13.50 Худ.фильм «**БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА**».
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.
17.20 «Пять историй».
17.50 Худ.фильм «**УДИВИ МЕНЯ**».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». «Мадера

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
19.15 Наши тесты.
19.45 Экспедиция.
20.20 Телебарометр.
20.40 Худ.фильм «**Чудес не бывает**».
22.40 Своя музыка. Продолжение.
23.10 ПРОдвижение+.
7.05 Сериал «**Агентство**».
7.55 Худ.фильм «**ПРЕМИЯ ДАРВИНА**».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 Худ.фильм «**БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ**».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «**ПОВОРОТ**».
22.55 «Профессиональный бокс».
23.30 Худ.фильм «**ОТЕЛЬ РУАНДА**».

Химичев и Виктория Малекторович в детективном телесериале «Угон».
17.55 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Детектор лжи. Жесты».
7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «Первая кровь».
8.55 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
9.10 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Алтарь Победы».
11.45 Сериал «**Мангуст**».

0.15 Худ.фильм «**ПЛАКАЛЬЩИК ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ**».
1.50 «Секретные материалы». Сериал.
РТР 7.00 Доброе утро, Россия!
9.20, 19.30 Сериал «**Однажды будет любовь**».
10.10 «Мой серебряный шар. Янина Жеймо».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «**История летчика**».
13.15, 17.25 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости - Беларусь.
14.30 Комната смеха.
15.15 Александр Тютин, Александр Цуркан, Михаил Химичев и Виктория Малекторович в детективном телесериале «Угон».
17.55 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».
20.30 Худ.фильм «**Жаркий ноябрь**».
22.35 Худ.фильм «**Рассмешить бога**».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «Москва-Ялта».
Хард Блюз против «Ветер в голове».
21.30 Худ.фильм «**АВГУСТ РАШ**».
23.30 «Неформат»: Кейт Бланшетт и Ричард Гир в фильме «МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ». Германия-США, 2007г.
1.40 «Секретные материалы». Сериал.
РТР 7.00, 11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
7.10 «Достояние республики».
7.25 «Странствия музыканта».
7.55 Худ.фильм «**Гамлет**».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм «**Рассмешить бога**».
14.15, 19.45 «Городок». Дайджест.
14.45 Док. фильм «Прерванное молчание. Муслим Магомаев».
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Большая семья. Чайковские».
17.30 «Субботний вечер».
20.15 Худ.фильм «**Сашка, любовь моя**».
23.25 Худ.фильм «**Ванька Грозный**».
1.05 Худ.фильм «**Жаркий ноябрь**».

1.30 «Секретные материалы». Сериал.
РТР 7.00
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
7.30 Мультифильмы.
7.50 Худ.фильм «**Сашка, любовь моя**».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.20 Худ.фильм «**Вас вызывает Таймыр**».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «О себе...». Вечер Светланы Крючковой в Кинотеатральном центре «Эльдар».
16.00 Худ.фильм «**День свадьбы придется уточнить**».
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами». Сезон - 2010.
23.40 «Специальный корреспондент».
0.40 Худ.фильм «**Месть**».

13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «**Бальзаковский возраст, или все мужики-сво...**».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «**Проклятый рай**».
18.10 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «**Паутина-3**».
21.30 Сериал «**Последнее путешествие Синбада**».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Очная ставка».

транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кремлевская кухня. Бриллианты для диктатуры пролетариата».
11.45 Сериал «**Мангуст**».
12.40 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «**Бальзаковский возраст, или все мужики-сво...**».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «**Проклятый рай**».
18.10 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
20.55 Премьера. Алексей Нилов в остросюжетном детективе «Подводные камни».
22.45 Худ.фильм «**Признания опасного человека**».
0.45 Худ.фильм «**Без оглядки**».

6.10 Остросюжетный детектив «**Подводные камни**».
7.40 Мультифильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Женский взгляд».
9.00 «Смотр».
9.30 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулирный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Алтарь Победы». Севастополь.
14.15 Худ.фильм «**Васаби**».
16.00 «Сегодня».
16.20 Худ.фильм «**Брачный контракт**».
18.10 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.00 Худ.фильм «**Никогда не сдавайся**».
1.00 Худ.фильм «**Убей меня! Ну, пожалуйста**».

6.20 Худ.фильм «**Васаби**».
7.50 Мультифильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «Особо опасен!».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кремлевская кухня». Секретная связь.
14.10 Худ.фильм «**Победитель**».
16.00 «Сегодня».
16.15 Худ.фильм «**Брачный контракт**».
18.10 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
18.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.30 Худ.фильм «**Версия**».
0.10 «Особо опасен!».

Ивановскому райпо
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
БАРМЕН
в бар санатория
«Алеся».

Оплата труда сдельно-премиальная. Гарантируем оплату проезда. Для несемейных решение вопроса жилья по месту работы.

Обращаться по телефону: 2-31-68, 8-029-822-75-00.

МЕЛЬНИЦЫ бытовые, 220В 170 кг/ч, 250 кг/ч, 300 кг/ч; 400 кг/ч; **КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. (наливные); ОБОГРЕВАТЕЛИ** (на дизельном топливе). Бесплатная доставка, гарантия. Тел.: 8-029-778-20-71 (МТС), 8-029-187-20-62 (Vel).

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

ПРОДАЮТСЯ
шифер, кирпич
лицевой, печной.
БЛОКИ.
ДОСТАВКА.
Тел.: 52-1-21, 52-1-82,
8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

Строительному
предприятию
на постоянную работу
требуются
КАМЕНЩИКИ.
За справками обращаться по тел. 2-33-80.
ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

В суд Ивановского района
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
СУДЕБНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ.
Требования к кандидатам: наличие среднего специального юридического образования, высшего юридического или иного высшего. Телефон для справок 2-41-69.

ПЕРЕТЯЖКА
И РЕМОНТ
МЕБЕЛИ
Тел.: 8-029-722-64-74,
8-01645-2-46-59.
ИП ШУТКО А. Г. УНН 290829019

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА!
17 января 2010 года состоятся выборы
Президента Украины. Приглашаем вас принять участие в голосовании на избирательном участке №8 в помещении Генерального консульства Украины с 8.00 до 20.00 по адресу: г. Брест, ул. Воровского, 19 «Избирком».

Представитель в г. Пинске
СООО БрестСталь
✓ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие
✓ ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ)
✓ водосточные системы
✓ сайдинг, софит (подшивка крыш)
✓ лист кровельный «Ондулин» и «Ондура»
✓ мансардные окна, окна ПВХ
✓ ворота секционные «Алютех»
✓ шифер

Время работы с 9.00 до 18.00. Выходной - воскресенье

надежный партнер

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.
Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel), 8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС).
ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018, л/щ. №14450/0483492 от 17.06.2008г.

ШКАФ-КУПЭ; КУХНИ;
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ.
Изготовление, ремонт,
перетяжка с изменением дизайна.
Тел.: (8-029)-790-86-97, 825-17-31. ИП БЖШТА А.И. УНН 290287350

Государственное учреждение
«Детско-юношеская спортивная школа
отдела образования Ивановского райисполкома»
приглашает жителей района
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И
ПОСЕТИТЬ БАССЕЙН
(6х25 м., три плавательные дорожки).
Стоимость 1 часа занятий
для взрослых - 3000 руб., для детей - 1500 руб.).
НАШ АДРЕС: д. Одрижин, ул. Интернациональная, 4. Телефоны: 55-3-44, 2-18-54.

ЛЕСТНИЦЫ
замер, проект,
монтаж,
установка
дверей и др.
НАЛИЧНЫЙ,
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Тел. 8-029-722-01-39.
ИП ЖВАНЬКО В.Н. УНН 290447324

РЕМОНТ
холодильников,
морозильников
по городу
и району.
ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефону:
8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

ОТДАМ КОТЯТ
добрым людям.
Тел. 8-029-150-97-19.

КУПЛЮ
ЭЛЕКТРОСОЛОМО-
РЕЗКУ 220В. Тел.: 2-52-58, 8-029-524-01-63.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ПОД ЗАКАЗ
(доска обрезная, необрезная, строганная, балки, стропила, вагонка, штакетник, прожилыны, дрова).
Доставка по району бесплатно.
Тел.: 52-3-99,
8-029-203-80-80,
8-029-680-27-42.
КФХ «ЯСЕЛЬДА» УНН 200074481

Ремонт
мягкой мебели
любой сложности
СРОК
1-3 дня
ИП Мещеряков С.В. УНН 680168229
★ из кровати - тахту
★ из дивана - угловой диван
★ из обычного дивана - впередвыдвижной
• КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН • ДОСТАВКА
8-(01795)-5-93-53
Велком 8-(044)-756-72-80
МТС 8-(029)-766-24-30

ИЩЕМ
НЯНЮ
(не моложе 30 лет).
Тел.: 8-029-803-77-58,
8-029-527-11-57.

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ
ФУНДАМЕНТНЫЕ
(демлеры). **ШИФЕР,**
ШТАКЕТНИК.
Тел.: 2-41-28, 2-70-95,
8-029-524-62-50.
ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

УТЕРЯННЫЙ
ГОСНОМЕР 55-77АН-6.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Телефоны: 2-11-56,
8-029-642-11-56.

Филиалу
Ивановского райпо
«Кооптранс»
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
МЕХАНИК
с опытом работы;
ВОДИТЕЛИ
с категориями В, С и Е.
Справки по телефону
2-54-13.

Блоки
газобетонные,
кирпич, смеси
клеевые,
шифер, изо-
кров, зап. части
к автотехнике.
Тел.: 8-01643-56-3-33,
208-68-90, 723-94-92,
674-11-34 (МТС), 779-62-93 (Vel). УНН 290505983

АВТОСАЛОН
Продается

а/м ДЭУ-НУБИРА, 98 г. в., 1.6Б. Т. 8-029-342-93-46.

а/м VW-ДЖЕТТА, 86 г. в., 1.6 газ-бензин, 1700 у. е. Тел. 8-029-728-06-70.

срочно а/м ВАЗ-2109, 91 г. в., 1.3Б в хор. сост. Тел. 8-033-641-11-78.

ТРАКТОР Т-25 с с/х оборудованием. Тел.: 8-029-511-54-04, 8-029-529-12-91.

ДВИГАТЕЛЬ 1.8Б; КПП. Тел. 8-029-227-96-49, 40-4-43.

а/м VW-ПАССАТ, 93г. в., 1.8Б, в хор. сост. Тел. 8-029-794-00-12.

Коллектив УП «Ивановское ПМС» выражает глубокие соболезнования Пташвицу Михаилу Николаевичу в связи с постигшим его горем - смертью **МАТЕРИ.**

Коллектив УП «Ивановское ПМС» выражает глубокие соболезнования Кухарчуку Владимиру Владимировичу в связи с постигшим его горем - смертью **МАТЕРИ.**

Уважаемые **Виктор Владимирович, Ирина Александровна, Илья и Саша Бондаровичи!**
Примите наши глубокие соболезнования по случаю постигшего вас большого горя - смерти дорогого вам человека - **МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и БАБУШКИ.**

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эти трудные минуты и облегчат вашу боль.

Скошук, Остапович, Старикиевич.

Ивановский районный отдел Фонда социальной защиты населения выражает глубокие соболезнования Бондаровичу Виктору Владимировичу в связи с постигшим его горем - скоростной смертью **МАТЕРИ.**

Уважаемые **Вера Владимировна, Владимир Михайлович, Аня и Валя Колодичи!**

Примите наши глубокие соболезнования по случаю постигшего вас горя - смерти близкого и дорогого вам человека - **МАТЕРИ, ТЕЩИ и БАБУШКИ.**

Семья Балюк, Токарчук, Гедько.

Коллектив детского ясли-сада №3 г. Иванова выражает глубокие соболезнования Колодич Вере Владимировне в связи с постигшим ее большим горем - смертью **МАТЕРИ.**

Коллектив работников ГУО «Мотольская СОШ» выражает глубокие соболезнования Бондар Галине Павловне и ее семье в связи с постигшим их горем - смертью **БАБУШКИ.**

Уважаемая **Татьяна Федоровна Оскерко!**

Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшим Вас большим горем - смертью **ОТЦА.**

Коллектив работников ГУО «СОШ №2 г. Иванова».

Коллектив работников ГУО «СОШ №2 г. Иванова» скорбит по случаю смерти **КОВАЛЬ Валентины Ивановны** и выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.

Коллектив работников ОАО «Мекосан» выражает искренние соболезнования мастеру сварочно-заготовительных работ Козелу Николаю Константиновичу в связи с постигшим его горем - безвременной смертью **БРАТА** и разделяет с ним горе и боль утраты.

Профком и коллектив работников ОАО «Пинский автобусный парк» выражает глубокие соболезнования Соловьеву Степану Федоровичу в связи с постигшим его горем - смертью **МАТЕРИ.**

Правление, профком СПК «Лясковичи-Агро» выражают глубокие соболезнования Шушману Николаю Андреевичу в связи с постигшим его горем - смертью **ДОЧЕРИ.**

Правление, профком СПК «Лясковичи-Агро» выражают глубокие соболезнования Александру Ивановичу в связи с постигшим его горем - смертью **ЖЕНЫ.**

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ. Телефон 8-033-642-24-94.

ДОМ 1,5 уровня. Тел: 8-029-956-93-97, 2-49-26.

3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 8-033-642-66-94.

2-КОМН. КВАРТИРА в центре. Тел. 8-029-644-91-56, 2-35-11.

ГАРАЖ. Тел.: 8-029-203-14-05, 8-029-203-14-43.

КОМПЬЮТЕР. Тел.: 2-62-66, 8-029-381-75-40.

СПАЛЬНЯ, ТАХТА. Телефон 8-029-315-36-71 (после 18.00).

ДЕТСКАЯ КРОВАТКА б/у. Тел. 8-029-798-54-05.

БЛОКИ г/с (3м³). Тел. 8-033-641-11-78.

ЗАКУПАЕМ
СВИНИНУ. Т. 8-029-335-31-30. ИП БОРИСЕНКО И.В. УНН 290082172

СВИНИНУ. Тел. 8-029-233-96-39. ИП КУЗЬМИЧЕВ П. УНН 290210310

СВИНИНУ, БАРАНИНУ. Тел.: 8-029-790-04-69. ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-12-71. ИП МАЛИН Е. М. УНН 290820356

КФХ «ЯСЕЛЬДА»
на постоянную
работу требуются:
БУХГАЛТЕР; ПИЛО-
РАМЩИК; СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО ТУРИЗМУ;
ВОДИТЕЛЬ КАТЕ-
ГОРИИ «С» и «Е».
Тел.: 52-3-99,
8-029-203-80-80,
8-029-680-27-42.
КФХ «ЯСЕЛЬДА» УНН 200074481

КУПЛЮ
ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРОВУ. Тел. 8-029-726-81-51. ИП КОНОВАЛЮК А. В. УНН 290102783

КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ, ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8-029-527-96-02. ИП КАММЕРЦЕЛЬ А. В. УНН 290861043

КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-47-27, 8-029-522-35-99. ИП КАММЕРЦЕЛЬ В. И. УНН 290404052

ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-96-43. ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

ТЕЛЯТ, БЫКА, ТЕЛКУ. Тел. 8-029-206-92-78. ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-42-31-98, 8-029-721-51-44, 775-86-54. ИП МАХАНЧУК П. УНН 290598963